

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

Пролетары ўсіх краін, аднайдзіся!

№ 15 (6292)

18

студзеня
1939 года
серада

ЦАНА 10 КАП.

НЯЎХІЛЬНЫ РОСТ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ІНДУСТРЫІ

Сёння мы публікуем даныя Цэнтральнага Упраўлення Народнага гаспадарчага ўчоту пры Дзяржаплане СССР аб росте прадукцыі прамысловасці СССР за 1938 год. Прадукцыя саюзных і рэспубліканскіх наркаматаў складала ў 1938 годзе (у цэнах 1926/27 г.) 77.520,3 мільёна рублёў супроць 69.188,5 мільёна рублёў у 1937 годзе. Прадукцыя 1938 года складала ў адносінах да 1937 года 112 процантаў.

Гэтыя лічбы красамоўна сведчаць аб упеўненым, магутным уздыме нашай сацыялістычнай індустрыі. Кожны год знамянуе новую веху на шляху яе росквіту. З года ў год палымаяцца ўверх крывая росту нашай прамысловасці. Не праблема і састанавіць вядучы кантраст таму, што адбываецца ў сацыялістычным свеце.

У гэтых адносінах прайшоўшы 1938 год велікі паказальны. За апошні 8 год прамысловасць капіталістычных краін у другі раз суадражаецца пад ударамі крызіса. З сярэдзіны 1929 года 1938 года цягнуўся самы глыбокі і востры ў іх крызісаў, калі-небудзь патрасаўшых буржуазны свет. Усяго пра тры гады — у 1937 годзе, калі яшчэ не паспелі ажыцьцявіць, нанесеныя паліэканамі крызісам, новыя крызісы прамысловасці і рады капіталістычных краін. Па маючыхся даных, за першыя тры чвэрці 1938 года прамысловая прадукцыя ўсіх капіталістычных краін упала ў параўнанні з тым жа перыядам паліэканамі года на 13,5 процантаў.

Рост прамысловай прадукцыі на 12 процантаў — у краіне сацыялізма, падзенне прамысловай прадукцыі на 13,5 процанта — у краінах капіталізма. Такі вынік 1938 года, выражаны прадэляна наротнай мовай лічбаў.

Яшчэ больш яркі і паказальны даныя аб аёме прамысловай прадукцыі ў СССР і ў краінах капіталізма ў процантах к 1929 году. У мінулым годзе фізічны аём прамысловай вытворчасці багатай краіны капіталістычнага свету — Злучаных Штатаў Амерыкі дасягаў толькі 72 процанта ад 1929 года. Прамысловая вытворчасць у Францыі складала 70 процантаў да ўзроўню 1929 года, у Італіі — 96 процантаў. Толькі на 12 процантаў перавысіла ўзровень 1929 года прамысловая вытворчасць у Англіі. Фашысцкая Германія (разам з Аўстрыяй), не глядзячы на шалёную гонку ўзбраенняў і ператварэнне ўсёй прамысловасці ў куюно ваіны, вымагла толькі на 25 процантаў у параўнанні з 1929 годам падняць узровень вытворчасці.

Уся сукупная вытворчасць капіталістычных дзяржаў у 1938 годзе ніжэй 1929 года на 9 проц. Прамысловая прадукцыя ў капіталістычным свеце снарацілася, упала.

І толькі вялікі Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік — большэвіцкая краіна — рос усе годы бурна і імкліва! Сталінскія пяцігодкі былі ў нас годамі небывалых у гісторыі тэмпаў развіцця індустрыі. Аб'ём прадукцыі буйнай прамысловасці ў СССР у 1938 годзе склаў 477,4 процанта к 1929 году. За 9 год — павелічылі амаль у пяць разоў! Такі вялікі вынік, выражаны прадэляна наротнай мовай лічбаў.

Два светы, два сістэмы, два вынікі! У СССР — краіне сацыялізма — няўхільны рост прадукцыі ўсіх сіль, росквіт усіх галін народнай гаспадаркі, узым матэрыяльнага добрабыту і культурнага ўзроўню працоўных мас. У краінах капіталізма — віганападобныя, канвульсіўныя крывыя прамысловай вытворчасці, перарываемыя частымі глыбокімі падзеннямі, галечка мас, беспарапоў і голад. У краіне сацыялізма — мірная, стваральная, творчая праца сацыяльнага народа, упеўненая ў сваёй сіле і магутнасці, гатовая ў любы момант даць сакрушальны адпор любому ворагу. У краінах капіталізма — апаганнае зьнік распаўсюджанай фашысцкай агрэсарыі другой імперыя-

лістычнай ваіны, ужо бушуючай на велізарным прастроне ад Гібралтара да Шанхая і пагражаючай ахапіць сваім полымем увесь свет.

У чым «сакрэт» няўхільнага і быстрага ўздыму народнай гаспадаркі ў СССР? У велізарных, рашаючых перавагах сацыялізма перад капіталізмам. З кожным годам гэтыя перавагі расцягаюць усё ярчэй і паўней, выступаюць усё больш наглядна перад вачыма мільянаў працоўных усяго свету.

Наша рэдыма — адзіная ў свеце краіна, дзе назаўсёды выкаранена ўсякая эксплуатацыя чалавека чалавекам, дзе непахіснай асновай вытворчых адносін з'яўляецца грамадская сацыялістычная ўласнасць на сродкі вытворчасці, дзе паднявольная праца на эксплуатаатару змянілася свабоднай сацыялістычнай працай на сябе, на карысць сваёй рэдымы, на карысць усяго народа. «Земныя адносіны людзей у працесе вытворчасці характарызуюцца тут, як адносіны таварыскага супрацоўніцтва і сацыялістычнай узаемадапамогі свабодных ад эксплуатацыі работнікаў» («Гісторыя ВКП(б)').

Сацыялістычная эканоміка СССР развіваецца па плане. Ёю кіруюць партыя Леніна — Сталіна і Савецкі ўрад, якія не ведаюць ніякіх мэтаў, апроч шчасця народа. Яна свабодна ад біоў капіталізма — крызісаў, беспарапоў, жудаснай галечы працоўных мас.

Свабодная сацыялістычная праца на сябе, на сваю сацыялістычную дзяржаву, на карысць рэдымы нараджае чужы. У прайшоўшым 1938 годзе сталежы гаспадаркі ўспілі ямаля новых слаўных сродкаў у гісторыю перамог сацыялізма. Вясцкая стыханавукая праца перадаваў сацыялістычнай індустрыі, чэснай добрасумленнай праца пераважваючы масы работных, служачых, інжынераў і тэхнікаў нашых прадпрыемстваў — вольны тэмпаў.

У гэтых адносінах прайшоўшы 1938 годзе сталежы гаспадаркі ўспілі ямаля новых слаўных сродкаў у гісторыю перамог сацыялізма. Вясцкая стыханавукая праца перадаваў сацыялістычнай індустрыі, чэснай добрасумленнай праца пераважваючы масы работных, служачых, інжынераў і тэхнікаў нашых прадпрыемстваў — вольны тэмпаў. У прайшоўшым 1938 годзе сталежы гаспадаркі ўспілі ямаля новых слаўных сродкаў у гісторыю перамог сацыялізма. Вясцкая стыханавукая праца перадаваў сацыялістычнай індустрыі, чэснай добрасумленнай праца пераважваючы масы работных, служачых, інжынераў і тэхнікаў нашых прадпрыемстваў — вольны тэмпаў.

З года ў год расце не толькі аём прамысловай прадукцыі СССР, але і самыя размеры гэтай прадукцыі. У гэты першы пяцігодкі сярэднегадавы прырост прамысловай прадукцыі дасягаў 5 мільярадаў 500 мільянаў рублёў, а ў 1938 годзе прырост прамысловай прадукцыі за год склаў 8 мільярадаў 331,3 мільяна рублёў. Гэта карціна магутнага росту дастаткова красамоўна яе для прымяцця, так і для недругаў СССР!

Ішчэ ў першыя гады Савецкай талды Ленін прарока ўказаў, што толькі буйная сацыялістычная прамысловасць з'яўляецца той сілай, якая здольна пераарбіць і земляробства. Гэта гевіяльнае прадбачэнне бліскава апраўдалася. Дзяржаўная гаспадарка Саюза прастала ўласнай сацыялістычнай вытворчасцю і выцягла сістэмы калгасаў і саўгасаў. Квітнеючая сацыялістычная індустрыя і квітнеючая сацыялістычная сельская гаспадарка ўзаема дапаўняюць адзін аднаго і забяспечваюць адзін аднаму шырака далайшага росту і ўздыму.

Вялома, што ў мінулым годзе сельская гаспадарка сустралася ў ралым труднае ў сувязі з летнім засушлівым і Паволжы і ў некаторых прылеглых абласцях. Не глядзячы на гэта, валасы збор вернавых хлябоў ака-

заўся ў 1938 годзе вышэй, чым у 1936 і 1935 гг., і толькі ніжэйшым менш валавога збору 1937 года, калі краіна сабрала рэкорда высокі ўраджай.

Прайшоўшы 1938 год быў годам вялікай ачышчальнай работы, рэзкому трафіцка-бухарынскіх шпіёнаў і дыверсантаў, пранікшых на рад участкаў прамысловага фронту, смелага вылучэння новых кадраў да кіраўніцтва прадпрыемствамі, аб'яднаннямі, цэлымі галінамі гаспадаркі. Прырост прамысловай прадукцыі адбываецца нарастаючым тэмпам. Дастаткова сказць, што ў студзені ён склаў 5,5 процанта, у лютым — 9 процантаў, у сакавіку — 12 процантаў, у красавіку — 15 процантаў супроць адпаведных месяцаў 1937 года. Прыводзячы гэтыя даныя ў прамове на першай Усеаюзнай нарадзе работнікаў вышэйшай школы, глава савецкага ўрада таварыш Молатаў гаварыў: «На нашых вачах новыя кадры аваловаюць кіраўніцтва прамысловасцю. Змяня паптычна правальніцтва кіраўнікоў, расчэтка гонадарнага апарата ад ворагаў — шпюнікаў ні ў якім разе не аслабіла прамысловасць. Новыя кадры падрыхтоўваюцца да рук даручаную справу, пашпачова спраўляюцца з ёю. Гэта паказальны таго, як вырастаюць гаспадарчыя кадры, якія рэзервы мы ўжо маем і які упеўнены мы можам іці наперад, арганізаваныя правільнае вылучэнне новых сіл, правільнае выхаванне і кіраўніцтва імі».

Увесь далейшы хол работы прамысловасці цалкам і поўнацю падрыхтоўваў гэты вывал.

Яркі лічы гаспадарчых перамог сацыялізма ўспілючы паўчці ралосці і ўзпёнаеці ў сэрцы працоўных СССР. Яны кіруюць да новых поспехаў, да новых ішчэ больш бліскучых перамог. Не можа быць ні малейшага сумнення ў тым, што мэрапрыемствы па ўмацаванню працоўнай дысцыпліны, правальніцтва ў сучасны момант, даюць ключ да новага, ішчэ больш буйнага і магутнага ўздыму сацыялістычнай індустрыі. Першым ралосным прымякам у гэтых адносінах з'яўляюцца весткі з Дабраса аб выкананні плана вдалымі выгало.

Неапаўнамоўна супроць талдыраў, вэацю, прагучыць, супроць дэзарганізаванага вытворчасці, павышэнне ролі маістра — цэнтральнай фігуры на вытворчасці, барацьба за далейшае ўмацаванне працоўнай дысцыпліны з'яўляецца важнейшай умовай росту прадукцыі ішчэ працы, а стала быць і далайшага ўздыму сацыялістычнай індустрыі. У пачатку 1939 года народы СССР пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна ўпёна ішчэ да новага ўздыму сацыялістычнай індустрыі і ўсёе народнай гаспадаркі, да далейшага ўмацавання абароннай магутнасці нашай вялікай ралдымы.

Яркі лічы гаспадарчых перамог сацыялізма павінажыць прычальную сілу СССР для мільянаў працоўных і эксплуатаемых у краінах капіталізма, для ўсёе мыслячага, перадавога і прагрэсіўнага чалавечства. Усё яеці становіцца для велізарных мас, што толькі сацыялізм дае выхад з таго тупіка, у які завёў пераважваю большасць чалавечства алжышны буржуазны лад «...што амальцёўна ў СССР, упеўнае можа быць ажыцьцяўлена і ў іншых краінах» (Сталін). Гэта мысьць усё больш пранікае ў сазнанне працоўных і эксплуатаемых мас капіталістычных краін. Кожная новая перамога сацыялізма, кожная новая лічба яго цудоўнага росквіту блізіць тэрмін рэвалюцыйнага крушэння капіталізма, блізіць тэрмін перамогі комунізма ва ўсім свеце.

(«Правда»).

З ВЯЛІКІМ ПОСПЕХАМ ПРАЙШОУ ПЕРШЫ ДЗЕНЬ УСЕСАЮЗНАГА ПЕРАПІСУ НАСЕЛЬНІЦТВА



ПЕРШЫ ДЗЕНЬ УСЕСАЮЗНАГА ПЕРАПІСУ НАСЕЛЬНІЦТВА. 17 студзеня рана ў 8 гадзін раніцы шчотчыкі прыйшлі на кватэру аднаго студэнта, таварыжэўскага стыханавука імя Кірава — Нікалая Васільевіча Ляпіна. Нікалай Васільевіч Ляпін знае 48-гадзінны вытворчы стаж. На апошніце праце ўжо 25 год. Сістэматычна выконвае нормы на 200 проц. Нікалай Васільевіч не раз прайшоў на сваю стыханавука работу. У дзень 28-го года ВССР ён узагародна калотай грамадскай Савета ВССР. НА 8-ДЗЕНЬКУ перапісу імя Нікалая Васільевіча Ляпіна. Справа налева — Нікалай Васільевіч Ляпін, яго жонка — Марыя Сямёнаўна, сын — піонер Аляксандр, вучыць 4 класа 48-й школы, паваненік Нікалай Валдыміравіч Мікулачыч — камсамлец, мадэляроўска-стыханавец заводу імя Кірава і шчотчыкі — студэнтка 2-га курса Менскага педінстытута Васіленка.

Фота Д. Маселова (Фотарэдакцыя БЕЛТА).

ШТО ПАКАЗАЎ ПЕРШЫ ДЗЕНЬ ПЕРАПІСУ НАСЕЛЬНІЦТВА

Перапіс пасажыраў у паяздах далейшага следвання на вакзалах, а таксама першы дзень перапісу ва ўсіх населеных пунктах рэспублікі паказаў высокую святломоць, дысцыплінаванасць і арганізаванасць перапіснова перааснала. Паступіўшыя даныя ад Палескага і Гомельскага абласных упраўленняў Наргасуцтва гавораць аб 100-процантным выхадзе шчотчыкаў ва ўсіх раёнах гэтых абласцей. Па няшчодных даных з астатніх абласцей, таксама ўсюды савёчасова і на 100 проц. перапісны пераснал прыступіў да перапісу насельніцтва.

З усіх куткоў Савецкай Беларусі паступаюць паведамленні аб ралоснай сустрацы насельніцтвам шчотчыкаў. З вялікай ахвотай лаюць ім апытаваныя поўныя, дакладныя і вычарпальныя адказы на ўсе пытанні перапіснова ліста.

Неапаўнамоўна дапамогу перапісному перасналу на вакзалах аказалі вальні сацыялісты. На вакзалах станцыі Орша чэсны камісіі сацыялісты — халтня гаспадыня тав. Палова, памочнік дырэктара буфэта станцыі Орша тав. Ралоская залюба да перапісу і на працягу ўсёе часу, пакуль не быў перапісан апошні пасажыр, праводзілі

растлумачальную работу сярод пасажыраў аб значэнні перапісу насельніцтва.

Паступаюць сігнал і аб тым, што асобныя шчотчыкі даспучаюць напральнічныя запісы ў перапісны лісты. Так, напрыклад, на Гомелю боць выпалак, калі шчотчыкі ў 14 графе перапіснова ліста (род заняткаў) запісалі «калгаснік», у той час, калі такі запіс павінен быць унесён у 16 графу перапіснова ліста (грамадская група), а ў 14-й павінен быць указана, якую работу выконвае перапісаваемая асоба ў калгасе. У Бабурыцкім раёне выяўлены факты, калі ў 16 графе перапіснова ліста пры вызначэнні грамадскай групы членаў калгаса, пастаянна прапуючы ў прамысловасці, шчотчыкі запісалі толькі «рабочы», у той час, калі павінен быць запіс «рабочы (член калгаса)».

Такія выпадкі адзначаюць, але іх треба неадкладна выпісць, павітаючы, што партыя і ўрад патрабуюць перапісны ўсёе, да аднаго чалавека, прычым перапісць правільна, без адлінай памылкі.

Н. Ф. КАШТАНАУ,
начальнік бюро перапісу насельніцтва УНГУ ВССР.

У ГАСЦІНІЦЫ „БЕЛАРУСЬ“

Вусім нядаўна на рагу вуліц Валадарскага і імя Кірава ў Менску вырас састройны, прасторны будынак новай гасцініцы «Беларусь». Гэта гасцініца з камфартабельнымі нумарамі, рэстаранам, пакоемі адпачынку. У гасцініцы заўсёды часова пражываюць людзі з розных абласцей і раёнаў Саюза. Сацяў жыхароў гэтай дома змяняецца штодзень. І малюнак перапісу тут вельмі стракаты і цікавы.

Перад пачаткам перапісу інструментарый перапіснова адледа — стухалта інстытута народнай гаспадаркі імя Куйбышава Лілія Грыгор'ёўна. Чэрацю ішчэ раз калаталіва правальніца гатуеўнасць апарата да перапісу. У 8 гадзін раніцы шчотчыкі — работніцы гасцініцы М. І. Голубева, В. В. Поўлюч, студэнт ВКСГШБ М. М. Бурла і ішчэ — разпылілі на нумарах і прыступілі да выканання адказнага дзяржаўнага задання.

Ранішю ў гасцініцу прышоў прыехаўшы ў Менск званы стары калгаснік калгаса «Гомельскі Пролетарыі», Ляўскага раёна, депутат Вярхоўнага Савета ВССР — ордэнаоёец Грыгорый Мінавіч Барушкоў. Усе адраау пазналі яго, і кожны з шчотчыкаў халеў, каб Грыгорый Мінавіч прайшоў у яго перапіс. Але старык, усміхаючыся, паведамаў: — Спавіліся, мае дзеткі, ужо ў паязде прайшоў перапіс, — і беражна

вынуў з кішэці даведку, — расказаў, як ён дажыў да ралосных і светлых дзён.

Усе а савагай гядзёці на гэтай вялікага сына беларускага народа, які пераёб гіт памочніцкаў, і толькі пры савецкай уладзе панаў сапраўднае жыццё, стух знятым чалавекам, ажурна вялікім дашер'ем і пачотам.

Перапісны лісты запалююцца на жыхароў гасцініцы — сакратара Чавускага РК КП(б)Б Н. Т. Падальна, рэжысёра Беларускага Дзяржаўнага тэатра оперы і балета В. П. Тамарына і яго жонкі — арысткі Е. Ф. Асёнювай, дарожнага тэхніка з Растова В. А. Дзевар'але, арыстку Маскоўскага профсаюзнага тэатра лясной прамысловасці О. М. Каратойголю. У гасцініцы таксама прайшла перапіс адказны інструментарый бюро перапісу насельніцтва СССР Л. В. Карпава.

Кожны аднаццаць свой шлях росту. Тут былі рускія, украінцы, беларусы, яўрэі, армяне, грузін. Кожны дасліца са шчотчыкам чэмысці выдатным у сваім жыцці.

...У гасцініцу прыбываюць новыя людзі. Шчотчыкі зноў за работай. У перапісных лістах відаль новыя біяграфіі, новыя факты, новыя даты. Але адно пытанне — грамадзянін якой дзяржавы? — усе а адпалькавай раласцю адказваюць: — Савецкай!

У ГЕРОЯ ХАСАНСКІХ БАЁЎ

ОРША. (Нар. «Звязды»). У 8 гадзін раніцы шчотчыкі Вера Данілаўна Пазняковіч вайшла ў дом № 13, па вуліцы імя Бульбінскага. Як блівкага, ролнага гоцыя сустрала яе сям'я Егоравых.

Першым перапісны ліст запалюе глава сям'і — Нікалай Іванавіч. Калі 10 год прапандаў ён машыністам і зараз з горлацю расказвае аб сваёй доўгагадовай работе на транспарце, аб шчаслівай, забяспечанай старасці.

Сям'я Егоравых — патомствяныя чыгуначнікі. Семьярх дзёпай выспілі Нікалай Іванавіч і жонка яго Ефрасія Фёдаравна. З іх шасцёра вараз працуюць на сацыялістычным транспарце, а сёмыя...

Восё ён падыходзіць запалючы перапісны ліст Грузіў ўпрыгожаны ордэнам «Краснаго знаменна». Чотка адказвае ён на пытанні перапіснова ліста.

У першай графе запісана — Кірыл Нікалайавіч Егораў. І далей: пражывае

тут часова. Пастаяннае месцажыхарства — Нёская зась.

Род заняткаў — воін РСЧА. Шчотчык ушоў. Разам з сям'ёй мы уселіся вакол дарогаго гоцыя і ўважліва праслухалі выдатную баявую аповесць.

Кірыл Нікалайавіч — удзельнік хасанскіх баёў, зячоты на яго грузыных ордэн — узагарода за яго доблесць, прад'яўленую ў гэтых балях. Першае баявое хрышчэнне ён атрымаў у ноч з 31 ліпеня на 1 жніўня. Ён таксама прымаў удзел у вялікім баі за вышнюю Заазёрную 6 жніўня. Не раз чаць тав. Егораў смерць перад сваімі вачыма. Але адданы сын свайго народа з іменем Сталіна на вуснах б'ю японскіх самураў да таго часу, пакуль на вышні Заазёрнай не ўзвёўся сцяг Саветаў.

Сёння тав. Егораў гасціць у сваёй бацькоў і ўсё сям'я не можа наглядзецца на свайго героя.

ГОМЕЛЬ

Перапіс пачаўся ноччу з 16 на 17 студзеня ў паяздах далейшага следвання, на вакзалах.

Роўна ў 23 гадзін шчотчыкі 14 перапіснова адледа тав. Бабушына ў вагоне паязда Гомель—Орша прыступіла да запалювання перапісных лістоў. Першым прайшоў перапіс работніч чыгуначны Грыгорый Васільевіч Каралюшкін.

У 24 гадзін ночы шчотчыкі пачалі перапіс асоб, якія знаходзіліся на гомельскім вакзале.

17 студзеня ў 8 гадзін раніцы вялікая армія шчотчыкаў выйшла на свае ўчасткі і прыступіла да запалювання перапісных лістоў.

Усюды насельніцтва вельмі ралосна сустракае шчотчыкаў і аказвае ім усмерную дапамогу ў выкананні іх адказнай і пачотнай работы.

У дэмак волькіяў на вуліцы Пушкінскай і Рэвалюцыйнай першым прайшлі перапіс званыя людзі Дзюпа-Дзівіскага параклоства, узагароднажыя нармомам — т. Струкаў і Грыгор'ёў.

Депутат Вярхоўнага Савета СССР тав. Астольцаў і азнаменаванне пачаў перапіс накіраваўся ў якасці маптыста дзяржаўнага паязда з грузам у 1100 тон звыш нормы.

ВІЦЕБСК

Роўна ў 8 гадзін раніцы 448 шчотчыкаў вышлі на свае ўчасткі і прыступілі да выканання даручанай ім пачотнай і адказнай дзяржаўнай справы — перапісу насельніцтва.

Шчотчыкі ўсюды — жалданыя гоцыі. Воск у кватэры дома № 4, дома № 7, та Савецкай вуліцы, заходзіць шчотчыкі тав. Кіёпа. Главу сям'і — асістэнта Ветэрынарага інстытута тав. Герятовіцкага Аляксандра Пятровіча яна заастае за вывучэннем «Картынага курса гісторыі ВКП(б)». З ралоснай усмешкай на твары тав. Герятовіцкі адказвае на пытанні перапіснова ліста.

Тав. Герятовіцкі расказаў пра сабе: — Мой бацька ў мінулым селянін-бялян. Сёння ён зможна жыць ў калгасе «Шабела», Сельцоўска сельсавета, Віцебскага раёна. Ён ніколі і не мог марыць, што яго сын будзе мець вышэйшы асвету! Пры савецкай уладзе я скончыў сямігодку ў Віцебскіх ветэрынарным інстытуту, дае і астаўся прапаваль асістэнтам. Выкладвае ветэрынарную анатомію.

Вялікі Сталін! Гэта дарогае і блізкае імя на вуснах у дзесяткаў тысяч людзей, адказваючых на пытанні перапіснова ліста.

МАГІЛЕЎ

8 гадзін раніцы 17 студзеня. Пачаўся вялікі дзяржаўны ўчот. Усе 224 шчотчыкі і 34 кантрафёры прыступілі да работы.

Ралосна сустраці працоўныя Магілева шчотчыкаў. Усюды, у кожнай кватэры іх прымалі, як дарогіх гасцей.

Шчотчык першага перапіснова адледа — камсамолка Ежагарына Сялапаўна Якаўлева расказвае аб сваёй рабоце 17 студзеня:

— Усюды мяне сустракалі ветліва і ахвотна давалі адказы на ўсе пытанні перапіснова ліста. Першай я наведла сям'ю званатага стыханавука, маптыста паравознага дэпа Цімафея Філіпавіча Ныгало.

Тав. Якаўлева абшыла ўчотра 16-ламоў, пераважна насельных чыгуначнікаў. Значная частка перапіснова ён насельніцтва мае сярэдняю асвету, толькі двое старыкоў аказаліся непісьменнымі.

У гарадскім бюро перапісу ўстаноўлены кругласутачныя дзяржавы адказныя работнікаў, якія растлумачаюць шчотчыкам і насельніцтву ўсе ўважліваючы ў часе перапісу неараумна медыя пытанні.

Самалёт месцавога аэраклуба раскінуў на горалі і работных пасёлках 25.000 агітацыйных лістовак. Позна вечамам на ўсё інструктарскіх участках адбыліся нарады, прысвечаныя вынікам першага дня ўсеаюзнага перапісу.

Рост прадукцыі прамысловасці СССР за 1938 год

(у цэнах 1926—27 г. у мільянах рублёў)

	1937 г.	1938 г. (па павышаным даных)	1938 г. у процантах да 1937 г.
Прадукцыя саюзных і рэспубліканскіх наркаматаў	69.188,5	77.520,3	112,0
У тым ліку:			
Наркамзжпротм, НКМаш і НК Абароннай прамысл.	36.924,1	42.517,0	115,1
НК			

ПАРТЫНА Е ЖЫЦЦЁ

ЗАГАД

НАРОДНАГА КАМІСАРА АБОРОНЫ САЮЗА ССР

17 студзеня 1939 года

№ 9

г. Масква.

Чырвоныя ансамбль чырвонаармейскай песні і пляскі Саюза ССР сёння сякую, разам з усёй Чырвонай Арміяй, сваю 10-ю гадавіну.

Нарадзіўшыся ў Чырвонай Арміі невялікім чырвонаармейскім хорам, а з самбы за 10 год вырас у першакласны мастацкі калектыв Савецкага Саюза.

З першых-жа дзён свайго існавання ансамбль кіруема высокаталентамі музыкантамі-мастакамі А. В. Александравым, стаў бліжэй, зразумелым і патрэбным усёй Чырвонай Арміі, а неўзабаве і ўсім працоўным, неўпым прыемнасць слухаць і бачыць выдатны чырвонаармейскі спевакоў, музыкантаў і танцоўраў.

У пудоўных пэнях і плясках, выконваючы і выключным майстарствам, Чырвоны ансамбль адлюстроўвае гераічны подвигі Чырвонай Арміі на баявым полі і пастаянную гатоўнасць бачыць на справу Леніна-Сталіна, высокую культуру і беззаставяна адданасць сваёй радзіме, Чырвонай Арміі заслужана называе Чырвоны ансамбль сваім свайма. Разам з усім нашым савецкім народам, бацькі і камандзіры высока ценяць і па-спраўды намую любяць свой ансамбль за яго сапраўды народнае і таму сацыялістычнае мастацтва.

Вывоўваючы ў сваіх пэнях нашу пудоўную сацыялістычную радзіму, выдатную справу савецкага народа, полны гераізму нашай краіны і вялікага Сталіна. Чырвоны ансамбль называе карыстацца велізарным поспехам як у Арміі, так і ў працоўных нашай краіны.

Баявыя песні і пляскі ансамбля ба-

чылі і слухалі мільёны байцоў, камандзіраў, палітработнікаў і мільёны працоўных нашай радзімы.

Хто хоць раз чуў незабыўныя песні нашага ансамбля, хто хоць раз бачыў дзіўнае майстарства плясуючага яго, той ніколі не забудзе гэтых пудоўных мінут сапраўды мастацкай асалоды.

Чырвоны ансамбль аб'ехаў і абслужыў самым аддаленым часткі Чырвонай Арміі і пагранічныя часткі, павыша ва Францыі і Чэхаславакіі. Недаўна, таму, ансамбль Чырвонай Арміі стаў вядомым далёка за межамі нашай радзімы.

Перамога і як заўсёды радасна гукалі яго песні ля возера Хасан на оцы Зааэрнай у жніўні 1938 года. У асабе свайго ансамбля ўся Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія магутнай баявой песняй вітала сваіх доблесных таварышаў, грудзмі прыкрыўшых совецкую зямлю. Як і ў 1920 годзе, так і цяпер ансамбль Чырвонай Арміі быў зноў на перадавой лініі.

У дзень слаўнага юбілея Чырвоны ансамбль ансамбля горада вітаю ўсіх таварышаў, спевакоў, музыкантаў, танцоўраў, кіруючы і абслугоўваючы персанал і віноўца з высокай узнгароднай овецкага ўрада.

Ад душы жадаю Чырвоны ансамбль чырвонаармейскай песні і пляскі Саюза ССР і яго арганізатараў і мастакаў кіраўніка Народнаму аргімету Саюза ССР прафесару Александру Васільевічу Александраву далейшых творчых поспехаў.

Народны Камісар Абароны СССР, маршал Савецкага Саюза К. ВАРШЫЛА.



На кансультацыі ў месімі Даме партыі на тэму «Што такое дыктандыжы партыі». Праводзіць кансультацыю выдатны партыйны інструктар тав. Туранец, Сяо Д. Маслова (Фотаграфіка БЕЛТА).

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ КІРАВАЦЬ ПРЫЁМАМ У ПАРТЫЮ

За год сацыялістычнага будаўніцтва ў Смаленскай раёне вырасла нямала беспартыйных актывістаў, энтузіястаў, якія паказалі сваё бязмежна адданасць справе партыі Леніна-Сталіна і ўменне ажыццяўляць рашэнні партыі і ўрада.

Агітатары тт. Клімененка, Качал, Маркавіч і іншыя рэгулярна праводзяць гутаркі і чыты газет сярод калгаснікаў па пытаннях пераходу насельніцтва і міжароднага станавішча. Такія актыўнейшыя таварышы ў раёне налічваюцца дзесяткі.

Асобныя партыйныя арганізацыі раёна ўзначальваюць актывісты гэтых таварышаў, аказваюць ім штодзённую практычную дапамогу ў іх рабоце, уцягваюць перадавых людзей у рады нашай партыі.

Так, напрыклад, партыйна партарганізацыя Емельянаўскага сельсовета за апошнія тры месяцы прыняла ў кандыдаты партыі 5 чалавек і ў тры спачуючыя — 6 чалавек.

— Мы пераказалі на справе, — гаворыць партарг тав. Салодкі, — што з беспартыйным актывам патрэбна весці штодзённую выкаўваючую работу ўзаабычна адносіны, чулія зноўта, вылучаюць актыва на кіруючую работу справе іх бытоўна палітычнаму рэсту.

Райком КП(б)В надаў агульную дапамогу партаргу заводу «Чырвоны сілг» тав. Петрушка. Яму было ўказана на агуім слабую работу з беспартыйным актывам. Трэба сказаць, што тав. Петрушкі ўлічыў, укаванне райкома. У выніку партарганізацыя 5 чалавек прыняты ў кандыдаты партыі і 3 у спачуючыя. Два кандыдаты пераказаны ў члены партыі. Рост гэтай партарганізацыі ідзе за лік лепшых людзей. Многія з новапра-

ктых вылучаны зараз на кіруючую партыйную, гаспадарчую і совецкую работу.

Разам з тым у нас у раёне ёсць рад прывічных партарганізацыяў, якія не аддаюць неабходнай увагі росту партыі. Партарганізацыя першай Смаленскай МТС (партарг тав. Будзько) за 1938 год прыняла ў кандыдаты партыі толькі 2 чалавекі. Не лепш абстайлі справа і ў партыйнай партарганізацыі другой МТС (партарг тав. Славінскі).

Між тым, у агух МТС ёсць 28 ударнікаў, 38 станаўцаў, якія паказалі ўзровень сацыялістычнай працы на ўзроўні ўрадава, узначальваючы вяршыню ва і на малацебе.

У другой МТС трактарыст-стаханавец тав. Куліковіч пры норме на трактары У-2 250 гектараў, узорваў 444 гектары; трактарыст тав. Юшквіч на трактары ХТЗ пры норме 398 гектараў узорваў 613 і даваў вялікую эканомію гаручага. Ён-жа на малатарні, пры норме 400 тон зярна, намалатваў 620 Тавіж прыклады паказваюць і трактарысты першай МТС тт. Скуратовіч, Цімаховіч, Лаўрэнці і інш.

Партыйна партарганізацыя Драчковаўскага сельсовета (партарг тав. Шакура) у 1938 годзе не прыняла ў рады партыі ні аднаго чалавека.

Районная партарганізацыя павінна звярнуць асаблівую увагу на яшчэ большае разгорванне палітыка-выраўнай работы сярод беспартыйных мас, на албор у рады ВКП(б) перадавых людзей, на справе даказаўшы сваю адданасць нашай сацыялістычнай радзіме.

ГЛЫНІН,
секратар Смаленскага райкома партыі.

АБНЯСЛАВІЛІ ЧЭСНАГА КОМУНІСТА

(Ад карэспандэнта «Звязды» па Гомельскай вобласці)

Доўгі час на пасту начальніка кармінскага раённага аддзела сувязі працаваў камуніст тав. Фашчыкаў. Ён чакаў камуніст тав. Фашчыкаў. Ён чакаў камуніст тав. Фашчыкаў. Ён чакаў камуніст тав. Фашчыкаў.

Камуніст тав. Фашчыкаў карыстаўся заслужанай павагай у работнікаў аддзела сувязі і камуністаў раённай партыйнай арганізацыі. Ён часта выступаў на сходах работнікаў свайго апарата, крытыкаваў доўгараў, вачоў, прагультыкаў, якія сваямола парухі працоўную дысцыпліну. Гэта не спадобалася асобным аматарам паклёпніцкіх спраў, і яны парашылі алдоміспіх камуністу тав. Фашчыкаву.

Здарылася гэта некажэдня. Аднаго разу на кватэру тав. Фашчыкава зайшлі начальнік раённай мільні тав. Бурынаў і былы намеснік начальніка раённага аддзела сувязі Штаненка. У гэты час тав. Фашчыкаў ляжаў у пастэлі, — ён быў цяжка хворы. Узрэзаваны прыходу таварышоў, ён ісчавуўся прыходу таварышоў, ён ісчавуўся прыходу таварышоў, ён ісчавуўся прыходу таварышоў.

Ратам, накіраваў чэхаўскага унтер-прышчыбева, Бурынаў грозна заявіў: — На якой-такой паставе ты зволіў з работы Васіну?

— Тут-жа пачаў даваць распараджэнні, кагэ, на яго швэрдэй думкі, неабходна пачаць з апарата і каго менавіта на ўзвеш. Правільныя пратэсты тав. Фашчыкава на незаконнае ўмяшанне ў яго адміністрацыйныя функцыі, тым больш у перыяд яго хваробы, ніколі не абмяжталі зарываўшага адміністрацыю. Памаўляючы кватэру, Бурынаў зноўна паразвіў:

— Мы яшчэ з табой сустрамаемся не адзін раз, ты мяне доўга будзеш памятаць.

Пасля гэтых падзей і пачалося нагнае пкаванне часога, ні ў чым не віноўнага камуніста. З актывнай дапамогай інспектара гомельскага абласнога аддзела сувязі Аршоўскага і некаторых неадвольных работнікаў раённага аддзела сувязі, Бурынаў склаў правакацыйны матэрыял, у якім вінаваціў тав. Фашчыкава ў растрэпе дзяржаўных сродкаў. Яму быў прыпісан ярлык ачклягата ворага народа. Некалькі раз

праводзілася рэвізія, і ўсё безрэзультатна. Аднак гэта не перашкоду гомельскаму абласному аддзелу сувязі 10 ліпеня 1938 года заявіў з работы тав. Фашчыкава. Пасля гэтага паклёпнікі яшчэ больш абавяжлі. Пачалося выдумванне новых правакацыйных, кампраметуючых матэрыялаў.

З вялікім спаўненнем умяшаўся ў гэту справу Кармянскі райком партыі. Дэтальна праверыўшы паклёпніцкі матэрыял, райком поўнаасно абвергнуў высунутыя супроць тав. Фашчыкава абвінавачванні. У сваёй паставе ад 19 кастрычніка 1938 года райком заісаў аб прыцягненні паклёпніцкіх і парухальнікаў рэвалюцыйнай аэацыі Бурынава да адказнасці. І пасля гэтага правільнага рашэння ў сакратара райкома партыі тав. Маўчанскага нехапіла мужнасці давесці гэту справу да канца, дабіцца выкавання свайх паставы.

Маючы ў наяўнасці дастаткова матэрыялу аб паклёпніцкай дзейнасці Аршоўскага, які дапамагаў Бурынаву абняслаўліваць чэснага камуніста, партыйны камітэт абласнога аддзела сувязі (сакратар парткома тав. Лейзеровіч) не аказаўся адвольным дэль-швэіну апаўку антыпартыйным паводзінам паклёпніка Аршоўскага, абмежаваўся даць яму ўказанні.

Даўную папідню ў гэтым пытанні заняў улаўнаваны Наркамсувязі па БССР, якому тав. Фашчыкаў напісаў скаргу. Яна аталася без усягата рэагавання, а ў снежні месяцы ўлаўнаваны НКСуязі тав. Бушуеў прапанаваў пачаць загал да звальнення тав. Фашчыкава з работы, стаўшы па сутнасці справы на абарону паклёпніка Аршоўскага.

Камуніст тав. Фашчыкаў больш чотго года хопіць абняслаўлены, яму і цяпер не лаюць работу. Паклёпнікі Бурынаў, Аршоўскі аталілі непакаранымі, ім прывольна жывеца ў м. Карме. Гомельскі аком партыі добра вядома аб гэтай справе, але чамусьці аддзелавацца маўчаннем. Відав, у Гомелі былі гістарычнае рашэнне студэнцкага Пленума ЦК ВКП(б) аб неабходнасці рааблітаваць чэсных камуністаў, аб неабходнасці рашуча выкрываць паклёпнікаў, кар'ерыстаў, якія свайш шкоднай дзейнасцю імкнучы перабіць нашы большэвіцкія кадры.

Н. ГРЫШЫН.

ЛЕКЦЫ І РАЕННЫМ ЦЭТРЫ

Лёбанскі райком партыі арганізаваў рад лекцыяў для вывучаючых гісторыю ВКП(б). У раённым Даме сацыяльна-культурна былі прычатыны лекцыі на тэмы: аб рабоце Леніна «Што такое «прышчэпкі народа» і як яны ваяуюць супроць сацыял-дэмакратыі», «Аб Крымскай кампаніі».

На лекцыях прысутнічалі члены і кандыдаты партыі, прадстаўнікі сацыяльна-культурнага інтэлігенцы — урачы, аграмы, настаўнікі. На ўсе заланыя пытанні слухачы атрымалі вытарнальныя адказы.

А. ЛЕБЕДЗЕУ.

ПАШАТНЫЯ ПРАПАГАНДЫСТЫ І КАНСУЛЬТАНТЫ

Кагановічы гораўрайком партыі (Менск) палабраў і зашвэрдэў 20 пашатных прапагандыстаў для чэрвонішча-гурткамі сярэдняга і ніжнялага зьява на вывучэнню гісторыі РКП(б). Пераважна большасць прапагандыстаў маюць вышэйшую агульную, спецыяльную і партыйную аэацыі і вопыт прапагандыскай работы.

Разам з тым пры райкоме створана група кансультаўтаў і дакладчыкаў у колькасці 23 таварышаў з ліку выкладчыкаў ВНУ і кіруючых работнікаў партыйных і сацыяльных устаноў. Кансультаўты працуюць у райпарткамаце і непасрэдна на прадпрыемствах.

ПА СЛЯДАХ ВЫСТУПЛЕННЯ «ЗВЯЗДЫ»

„Небольшэвіцкія адносіны да інтэлігенцы“

Пад такім агулаўкам у газэце «Звязда» ад 10 снежня 1938 года была змешчана карэспандэнцыя з Чэбукага раёна аб небольшэвіцкіх адносінах да сацыяльна-культурнага інтэлігенцы з боку загалчанага райна тав. Д. Даргава і загалчанага аддзела прапаганды і агітацыі райкома партыі тав. Салаўёва.

Чэбукі РК КП(б)В паведаміў рэдак-

цыю «Звязды», што ўсе факты, укаваны ў заметцы, поўнаасно пацвердзіліся.

Рашэннем бюро РК КП(б)В за адсутнасцю падрыхтоўкі да нарыда паставіў-выдатнікаў, за праяўленне небольшэвіцкіх адносінах да інтэлігенцы тт. Дзергагоў і Салаўёва паставілена на від.

ПАРТСХОД—ШКОЛА БОЛЬШЭВІЦКАГА ВЫХАВАННЯ

Веліко знанне партыйнага схода і справе большэвіцкай аэагартуі і палітычнага выхавання камуністаў. Партыйны сход — гэта вышэйшы кіруючы орган партыйнага, раённай партарганізацыі, орган калектывага кіравання. Ва ўмовах унутрыпартыйнай дэмакратыі, свабоднага і зяравата абмеркавання ўсіх пытаньняў партыйнай палітыкі, разгортвання крытыкі і самакрытыкі член партыі распе, выхваляюцца, павышае свой палітычны ўзровень.

Таварыш Кагановіч на XVII з'ездзе ВКП(б) у сваім дакладзе аб арганізацыйных пытаннях адзначыў: «Член партыі навуваецца і павінен навувацца на партыйных сходах большэвізму не менш, калі не больш, чым у партыйнай школе».

Гістарычны рашэнні лютаўска-сакавіцкага Пленума ЦК ВКП(б), якія ў усёй вострыні паставілі пытанне аб каранінах перабудове партыйнай работы, дапамаглі партыйным арганізацыям палепшыць правядзенне партыйных сходаў, павысіць адказнасць камуністаў за работу свайш партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі.

Партыйны сход — гэта вышэйшы кіруючы орган партыйнага, раённай партарганізацыі, орган калектывага кіравання. Ва ўмовах унутрыпартыйнай дэмакратыі, свабоднага і зяравата абмеркавання ўсіх пытаньняў партыйнай палітыкі, разгортвання крытыкі і самакрытыкі член партыі распе, выхваляюцца, павышае свой палітычны ўзровень.

Таварыш Кагановіч на XVII з'ездзе ВКП(б) у сваім дакладзе аб арганізацыйных пытаннях адзначыў: «Член партыі навуваецца і павінен навувацца на партыйных сходах большэвізму не менш, калі не больш, чым у партыйнай школе».

Гістарычны рашэнні лютаўска-сакавіцкага Пленума ЦК ВКП(б), якія ў усёй вострыні паставілі пытанне аб каранінах перабудове партыйнай работы, дапамаглі партыйным арганізацыям палепшыць правядзенне партыйных сходаў, павысіць адказнасць камуністаў за работу свайш партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі.

Партыйны сход — гэта вышэйшы кіруючы орган партыйнага, раённай партарганізацыі, орган калектывага кіравання. Ва ўмовах унутрыпартыйнай дэмакратыі, свабоднага і зяравата абмеркавання ўсіх пытаньняў партыйнай палітыкі, разгортвання крытыкі і самакрытыкі член партыі распе, выхваляюцца, павышае свой палітычны ўзровень.

Таварыш Кагановіч на XVII з'ездзе ВКП(б) у сваім дакладзе аб арганізацыйных пытаннях адзначыў: «Член партыі навуваецца і павінен навувацца на партыйных сходах большэвізму не менш, калі не больш, чым у партыйнай школе».

Гістарычны рашэнні лютаўска-сакавіцкага Пленума ЦК ВКП(б), якія ў усёй вострыні паставілі пытанне аб каранінах перабудове партыйнай работы, дапамаглі партыйным арганізацыям палепшыць правядзенне партыйных сходаў, павысіць адказнасць камуністаў за работу свайш партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі.

Партыйны сход — гэта вышэйшы кіруючы орган партыйнага, раённай партарганізацыі, орган калектывага кіравання. Ва ўмовах унутрыпартыйнай дэмакратыі, свабоднага і зяравата абмеркавання ўсіх пытаньняў партыйнай палітыкі, разгортвання крытыкі і самакрытыкі член партыі распе, выхваляюцца, павышае свой палітычны ўзровень.

Таварыш Кагановіч на XVII з'ездзе ВКП(б) у сваім дакладзе аб арганізацыйных пытаннях адзначыў: «Член партыі навуваецца і павінен навувацца на партыйных сходах большэвізму не менш, калі не больш, чым у партыйнай школе».

Гістарычны рашэнні лютаўска-сакавіцкага Пленума ЦК ВКП(б), якія ў усёй вострыні паставілі пытанне аб каранінах перабудове партыйнай работы, дапамаглі партыйным арганізацыям палепшыць правядзенне партыйных сходаў, павысіць адказнасць камуністаў за работу свайш партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі. Справаздачна-выбарчыя сходы па выбарах кіруючых партарганізацыі.

Партыйны сход — гэта вышэйшы кіруючы орган партыйнага, раённай партарганізацыі, орган калектывага кіравання. Ва ўмовах унутрыпартыйнай дэмакратыі, свабоднага і зяравата абмеркавання ўсіх пытаньняў партыйнай палітыкі, разгортвання крытыкі і самакрытыкі член партыі распе, выхваляюцца, павышае свой палітычны ўзровень.

Вл. КУДРАЕУ.

УЗНАГАРОДЖАННЕ РАБОТНИКАУ ЧЫРВОНАСЦЫЯНАГА АНСАМБЛЯ ЧЫРВОНААРМЕЙСКОЙ ПЕСНІ І ПЛЯСКІ ССР

МАСКВА, 16 студзеня. (ТАСС). У сувязі з дзесяцігоддзем Чырвоны ансамбль чырвонаармейскай песні і пляскі СССР Указам Прэзідыума Вярхоўнага Саюза ССР узнагароджаны: Ордамам «Трудовае Касное Знамя» — Народны аргіст СССР, начальнік і мастацкі кіраўнік ансамбля — Александров Александр Васільевіч. Ордамам «Знак Почета» — узнагароджана 8 чалавек. Сярод іх: батальёны ка-

Узнагароджанне Чырвоны ансамбля чырвонаармейскай песні і пляскі Саюза ССР

У азнаменаванне 10-гадовага юбілея Чырвоны ансамбль чырвонаармейскай песні і пляскі Саюза ССР на родны камісар абароны, маршал Савецкага Саюза тав. К. Е. Варашылаў у-

Прысваенне званняў работнікам Чырвоны ансамбля чырвонаармейскай песні і пляскі Саюза ССР

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР васьмі работнікам Чырвоны ансамбля чырвонаармейскай песні і пляскі Саюза ССР пры овецна званне заслужанага аргіста

Узнагароджанне заводу № 8 імені М. І. Калініна і работнікаў заводу

У сувязі з выключнымі заслугамі перад краінай у справе ўзбярэжжя Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, стварэння і аэацення новых узораў узбярэжжя, Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР завод № 8 імені М. І. Калініна ўзнагароджан Ордамам Леніна.

Ордамам і медалімі ўзнагароджаны наступныя работнікі заводу: Ордамам Леніна ўзнагароджаны чатыры чалавекі: Горышын Пётр Іванавіч — начальнік 3 Галоўнага Упраўлення НК абароннай прамысловасці — былы начальнік пеха заводу № 8, ра-

Лекцыя для інтэлігенцы

ЧАШНІКІ. Днямі ў Даме сацыяльна-культурна былі прычатыны лекцыі для інтэлігенцы раёна па тэру В. І. Леніна «Што такое «прышчэпкі народа» і як яны ваяуюць супроць сацыял-дэмакратыі».

Лектар т. Фрыдзон шкава і жыўчэўцамі (як і радзі іных) мабыць за былі, што прышчэпкам на адкрыты партыходы беспартыйнага актыва партарганізацыя ўмацоўвае сувязь з масамі, дапамажа і да актыва палітыкага жыцця краіны.

У партарганізацыі вайскавай фабрыкі за апошнія месяцы склаліся толькі закрыты партыйныя сходы. Нават паставы ЦК ВКП(б) «Аб паставы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» абмярковавалася на закрытым партыйным сходе. Наступны партыход, прысвечаны гэтым пытанню, таксама быў закрытым. Безадказныя адносіны да падрыхтоўкі партыйнага актыва, часам прыводзяць да таго, што сходы праходзяць шаблонна. «У такіх выпадках пераважае або мітынгавы характар, або зьяліства, і, натуральна, такі сходы не выхоўваюць членаў партыі», — гаворыць таварыш Кагановіч.

У парадка дна партыхода той-жа вайскавай фабрыкі, які адбыўся 17 снежня 1938 г., пры актывным удзеле інструктара ГК КП(б)В тав. Гуткіна, былі ўключаны пытанні: 1) падрыхтоўка да святкавання XX годдзя БССР; 2) рашэнне ГК КП(б)В у сувязі з абслэваннем работні партыі; 3) абмеркаванне перадавага артыкула газэты «Правда» ад 13 снежня 1938 г. аб авангарднай ролі камуніста. Аб фармальна адносінах да падрыхтоўкі партыйнага схода можна меркаваць па рэзультатах работы. Па другому пытанню (дакладна інструктар ГК КП(б)В тав. Гуткін) — аб рашэнні ГК КП(б)В у сувязі з абслэваннем работні партыі (у рэзультатах чаг быў вызвалены ад работы сакратар партыі) выказаўся

Лекцыя для інтэлігенцы

расказаў аб гістарычным значэнні гэтага геніяльнага твора, шырока спініўся на барацьбе Леніна з народнікамі. На лекцыі прысутнічала 300 чалавек. Пасля лекцыі дэманстраваўся кінофільм «Чалавек з ружом».

Лектар т. Фрыдзон шкава і жыўчэўцамі (як і радзі іных) мабыць за былі, што прышчэпкам на адкрыты партыходы беспартыйнага актыва партарганізацыя ўмацоўвае сувязь з масамі, дапамажа і да актыва палітыкага жыцця краіны.

У партарганізацыі вайскавай фабрыкі за апошнія месяцы склаліся толькі закрыты партыйныя сходы. Нават паставы ЦК ВКП(б) «Аб паставы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» абмярковавалася на закрытым партыйным сходе. Наступны партыход, прысвечаны гэтым пытанню, таксама быў закрытым. Безадказныя адносіны да падрыхтоўкі партыйнага актыва, часам прыводзяць да таго, што сходы праходзяць шаблонна. «У такіх выпадках пераважае або мітынгавы характар, або зьяліства, і, натуральна, такі сходы не выхоўваюць членаў партыі», — гаворыць таварыш Кагановіч.

У парадка дна партыхода той-жа вайскавай фабрыкі, які адбыўся 17 снежня 1938 г., пры актывным удзеле інструктара ГК КП(б)В тав. Гуткіна, былі ўключаны пытанні: 1) падрыхтоўка да святкавання XX годдзя БССР; 2) рашэнне ГК КП(б)В у сувязі з абслэваннем работні партыі;

Жыццё Чырвонай Арміі

САКРЭТ ПОСПЕХАЎ

У гістарычным мінулага года мне даручылі камандаваць аддзяленнем малых байцоў. Я прыняў гэта даручэнне, як вялікую чыст. Даў моцнае слова чырвонаармейца выхавальца баявую адзінку Чырвонай Арміі.

Сваю работу я пачаў з стараннага вывучэння байцоў. Нельга канкрэтна кіраваць іх ростам, іх палітычнай і баявой вучобай, калі не ведаеш палітычных і маральных якасцей чалавека, яго характара, фізічнага развіцця і многіх іншых індывідуальных асаблівасцей. Веданне байцоў адзінаццаці даючы магчымасць да кожнага з іх мець розны пыход. Напрыклад, тав. Кандачэў некаторы час дрэнна страляў. Прышываеша быццам добра, вінтоўка ў руках не дрэмляе, і ўсё ж выліліся міма мішені. Скорэ я дакладна вызначыў прычыну непапавання. Кандачэў баўся страляць. У самы апошні момант ён не прытрымаўся сабе дэргаў за спуск сплюснутага вочы. Я расцымачыў яму яго памылку, сачыў за тым, як ён выпраўляе яе, і лабіўся таго, што Кандачэў стаў страляць выдатна.

Або другі прыклад, з т. Грыгаранка. Ён быў першы час марудлівым і вялікім байцом. Падыйдзе да турніка, палітычна нямаго і ў бок кулі-небудзь. Некалькі ў яго волі, рапымасць яго слэд заімацца сваім фізічным развіццём. Я рапым дапамагчы яму. Рапым і вечамам заву яго да турніка, брускаў. Прапарбаво сам некалькі практыкаванню, запрашаю яго, па-таварыску дапамагаю. Аспярожа, але настойліва, я зламаў яго нявер'е на ўласныя сілы. Цяпер ён добры фізікультурнік, раўняйшаі вялікасі быццам і не былі. Люба глядзец, як смела і мастарска ён выконвае смелыя камбінацыі на турніку і брусках.

Аўтарытэт камандзіра баўруеша на павале да яго, да яго веду, вопыту і боку байцоў. Ніколі не будзе аўтарытэтным камандзір, калі ён патрабуе таго, чаго не можа выканаць сам. Бесхарысна, напрыклад, патрабаваць добра выпраўкі, стараннай запраўкі, чыстаты каўнерыка, калі ў самага не распраўлены складкі на гімнасіёрцы, а каўнерык быццам з смяццёвай ямы. Я старанна сачу за сабой, у першую чаргу патрабуе прыкладнасці ва ўсім — і ў вучобе, і ў быцц — ад сябе. Не было выпадку, каб я вышаў на ваяцкі непадрыхтаваным, не прадумаўшы метадзі выкладання і замест ўрока. Я ахвотна і многа чытаю сам. Вывучаю гісторыю большавіцкай партыі. Гледзячы на мяне, многа чытаюць, з велізарнай цікавасцю вывучаюць большавіцкую тэорыю байцы майго аддзялення.

Да мяне звяртаюцца з дзесяткамі самых рознастайных пытанняў. Вывае часам, калі я не магу адказаць адразу, тавы я запісваю пытанне, звяртаюся за парадамі да старэйшых таварышаў і абавязкова даю грунтоўны адказ байцу. За два месяцы вучобы некалькі таварышаў уцягнуты мною ў камсамол. Да дня Чырвонай Арміі аддзяленне будзе палкам камсамольскім. Мы ўсім саставам аддзялення далі абяцанне дабіцца партыіснага ў часці, і гэта абяцанне стрымалі. Мы іспытна ўласнавалі сваю баявую сагартоўку, сваю ўзброенасць, каб да дня ўрачыстай прысягі перавыканаць вучобныя нарматывы, прынесці каштоўныя падарункі горада любімай радзіме, партыі і вялікаму Сталіну.

П. А. МАСОЛАТ,
камандзір аддзялення.

УЗВОД ПАРТОРГА—ЛЕПШЫ Ў ПАДРАЗДЗЯЛЕННІ

Указы Вярхоўнага Савета СССР аб вайскай прысязе ў нашай часці, як і ва ўсіх часцях Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, былі сустрэты з вялікім натхненнем.

Імкненне дастойна сустрэць пленпрысягі ахаліла ўсіх байцоў, камандзіраў і палітработнікаў. Яшчэ больш шырокім і масавым стаў размах сацыялістычнага спаборніцтва. Кожны з нас, пачынаючы ад камандзіра часці канчаючы ралавымі байцамі, рыхтуе свой падарунак радзіме.

У нас многа добрых, моцна скалатчых баявых падраздзяленняў. З кожным днём іх становіцца ўсё больш і больш. Ад адзіночак выдатнікаў, выдатных аддзяленняў, узволаў мы мелі да кроцмак да выдатнай часці ў палым. Галпаўным у калоне спаборніцтва падраздзяленняў ідзе ўзвод камуніст партыі падраздзялення тав. Сасніцкага. Гэта — малады, энэргічны камандзір, які няспынна павышае свой ілайна-палітычны ўзровень, няспынна ўласнавалі сваё баявое мастарства.

Тав. Сасніцкі правільна вучыць падрыхтаваных яму камандзіраў, палітработнікаў з іх моцных памочнікаў і намеснікаў. Узвод Сасніцкага палкам складаецца з малых байцоў. Маладына ён павяршае на аднаго віцэ баявой падрыхтоўкі Апэка падрыхтаванасці ўзвода была высокай. Алякс яна не задаловіла камандзіра ўзвода. Ён рапым дабіцца яшчэ больш высокіх рэзультатаў. Ён старанна ўлічыў недахопы ў ачужэнні асобных байцоў і асабіста заняўся ўстраненнем гэтых недахопаў. Раўняючы ўзвод на выдатніка вучобы, таварышаў Сталіна, Тачанка, Джалэ, Мартарася, Каўдзюка, тав. Сасніцкі арганізаваў перадачу іх вопыта іншым таварышам.

Многія байцы ўзвода вельмі валоцкі рускай мовай. Ім не заўбелі аразумелы тлумачэнні камандзіра ці групавога палітзаяцкаў і не гледзячы на гэта, ва ўзводзе няма алетоўных на палітпрыхтоўцы. Камуніст-камандзір аног своечасова мабілізаваць на дапамогу адстаючым таварышам ідучых наперадзе.

Тав. Джалэ дапамагае байцам-грузінам. На роднай мове яны чытаюць газеты, палітычную літаратуру, абмяркоўваюць тэмы палітзаяцкаў, калек-

тыўна разбіраюць незразумелыя пытанні.

Тав. Тачанка з поспехам дапамагае ўкраінцам. Перадавікі з групы азербайджанцаў і армянаў дапамагваю сваім землякам. Узвод моцна спаян у дружную баявую сім'ю. Сярод байцоў няма ні аднаго не спаборніцтвача паміж сабой. Дабіваюцца індывідуальных выдатных рэзультатаў, байцы імкнучыся падняць да свайго ўзроўню адстаючых равалаўна агульнага ўзводу. Камандзіры аддзяленняў штодзённа падводзяць вынікі спаборніцтва. К вечару вучэбна для заўбелы валома, па кім раўняцца, каму треба падлігнуча.

Рапаломае азначэнне адгрывае да выдзёнае пана баявой вучобы да байца. Паспехі заўбелы вышэй, калі баец ясна ўдзіце сабе, што треба засвоіць сёння, чаго дабіцца на працягу палітдзёна, дзаклі і т. д. Гэта ўлічна камандзір узвода Сасніцкі. Ён акуртна даводзіць план да байца канкрэтна кіруе спаборніцтвам паміж аддзяленнямі, старанна прадумвае метадзі ачужэння.

Галоўным спракм забеспячэння поспехаў у баявой вучобе ўзвода з'яўляецца палітычнае выхаванне байцоў. Усе байцы выписваюць і рэгулярна чытаюць газеты, прапагандысцкія артыкулы абмяркоўваюць калектыўна. Многія таварышы індывідуальна вывучаюць гісторыю большавіцкай партыі, рэгулярна прагуюць над першакрыніцамі марксізма-ленінізма.

Камандзір узвода камуніст Сасніцкі з'яўляецца баявым і палітычным кіраўніком. Палітработу сярод байцоў ён арганічна, неразрыўна звязвае з баявой вучобай. І гэта не можа не сказацца на рэзультатах баявой вучобы. Выхоўваюць высока палітычна свядомых байцоў, бязмежна любячых сваю радзіму, палга ненавісцячых яе ворагам, тав. Сасніцкі паспяхова любівацца выдатнага авалодання тэхнікай.

Ва ўзводзе часта праводзяцца вачулічковыя гутарыі аб палезе каля возера Хасан, аб палезе совенскіх пула-багатыроў. У прыкладнае лабесці прадуманых совенскіх патрыётамі ў бях з японскімі самураямі, байцы ўзвода чэрпаюць яры ўзор таго, як треба любіць свой народ, выконваць свой абавязак.

Палітрук Л. К. ГУВАН.

МЕТАДАМ ПАКАЗУ

Агнявы рубеж. За кулямётамі малодыя байцы. Кароткія чаргі выстраляў усё час рупць марознае паветра. У ашытку камандзіра супроць прозвішчаў байцоў з'яўляюцца залосы.

Дваранікаў — выдатна, Алікеў — выдатна. Агаджаян — выдатна, Сувоў — выдатна. Так страляюць байцы падраздзялення, якім камандуе тав. Колбанаў.

Першыя месяцы ў часці займае гэта падраздзяленне. Такі рэзультат вялікай работы, праведзенай камандзірам. Ён вучыць самым дзейным метадзі-паказам. Яма за кулямёт сам, май-ствэра паравіць мішені і гаворыць: — Паглядзіце як страляць треба! Байцы наглядна пераконаваюцца ў тым, як грозна сіла вінтоўкі, калі ёя валодае добра абуцаны баец.

Пашаўненне, прыбыццё ў часці, гарыць імкненнем паспяхова авалодваць баявымі навывкамі, умемнем мастарска выкарыстаць дасканалую баявую тэхніку Чырвонай Арміі. Да галавы Чырвонай Арміі — яны прынялі прысягі — байцы рыхтуюцца стаць выдатнікамі баявой вучобы.

Тав. Колбанаў забеспячвае вучобу палітычна-масавай, рэстумачальнай работай, метадзічна правільна пабудаванай, і гэта даю поспех у рабоце. У падраздзяленні растуць майстры стралявай справы, снайперы. П. СМІРНОВ.

ДРУЖБА З ЧЫРВОНААРМЕЙЦАМІ

Комсамольская арганізацыя Н-скай часці БАВА актыўна садружаецца з грамадзянскімі арганізацыямі. Комсамольцы тт. Грачоў, Юрчанка і іншыя сістэматычна праводзяць з піонерамі і школьнікамі гутарыі і заняткі абарончых гурткоў (ШХА і варапыльскае стралявой). Добра наладжана сувязь з масовым вучылішчам. Там ужо чварты месяц комсамольцы тт. Юдзін, Грачоў, член партыінага бюро тав. Перашкоў і інш. ачужаюць больш 100 комсамольцаў ваеннай справе.

У выхадны дзень у гэціх чырвонаармейцаў прышлі таварышы з садружэства арганізацыі. Гэці азнаміліся з парашутнай вышкай, паглядзелі клуб, праслухалі даклад аб міжнародным становішчы. У падарунак падраздзяленню таварышы з садружэства арганізацыі выконваюць за раз некалькі мастацкіх карцін з чырвонаармейскага жыцця.

ПА ПРЫКЛАДУ ЗНАТНАГА МАШЫНІСТА ТАВ. ОГНЁВА

Выдатны прыклад знатнага машыніста нашай краіны тав. Огнёва вылікаў вылі ўздым не толькі ў паравозніку, але і ў дзвіжэнцаў-вагоннікаў, грузавых работнікаў. Суткі работы паравозніку, праведзеныя 11 студзеня на Менскаму аддзяленню, забяспечылі вялікія рэзультаты. Работа камандзіраў і стыханаўцаў у гэтыя суткі даказала, што і вімо можна своечасова фарміраваць і адпраўляць паязды, выконваць і перавыконваць павышаныя і выгучы і т. д. У першыя суткі — 11 студзеня—аддзяленне выканала ўсе асноўныя вымяральнікі. Вагоны, прыбыццё ў 16 гадзін (гэта лічылася «эоным прыбыццём») у Веларускай чыгуцы з пеезлам № 1101, лепшым саставіцелем т. Жучкевічам былі своечасова падалы пад выгучку, а да 18 гадзін гэтыя вагоны былі разгружаны.

Станцыя Менск-таварная звычайна адпраўляла на пасажырску станцыю, ад ст. Менск 747 км. 9—10 перадач. За суткі работы па-огнёўска, дзюжучы зладжанаці ў рабоце паравознікаў і зладжанаці было адпраўлена 17 перадач Гэта — небывалы паказальнік у рабоце аддзялення. Быстра падрыхтоўка і адпраўленне забяспечылі своечасовую разгучку вагонаў, штс даю магчымасць бастры і больш адпраўляць паражыка на Веларускую чыгучку. У гэтай рабоце адначасна ачужаюць кандуктарскі рэзервам тав. Казлоўскі, які воеперсана кіраваў арганізацыяй перадач, дзюжучы на станцыі тт. Саладоў, Шычко, Унук і іншы.

Выдатна папрацаваў калектыў ст. Менск-747 км. За гэтыя суткі ён забяспечыў выгучку 235 вагонаў, не пакінуўшы пад выгучкай ні аднаго вагона А гэта станцыя звычайна тармазіла работу ўсёго аддзялення.

Дзюжучы на ст. Менск-таварная тав. Хропоскі, манеўровы дыспетчар той-жа станцыі тав. Седэль у гэтыя суткі прапавалі саставіцелямі. Яны фарміравалі і расфарміравалі паязды на 10 мінут раней тэрміна, паказалі ўзроў выдатна стыханаўскай работы. Такіх-жа поспехаў дабіліся саставіцелі-стыханаўцы тт. Калоша, Жучкевіч, Сіпач і іншы.

Вялікія клопаты аб бесперабойнай рабоце станцыі правілі машыністы паравозаў. Тав. Лазарчы, прагуючы на снегамым поезде, у трудныя гадзіны рабў манеўровую работу, дапамагаючы выконваць заданні станцыі вымяральнікі. Машыніст прыгараднага пеезда тав. Грышук, вяртаючыся ў лесе на жпыроўку, не паехаў туды паражыкам, а даставіў а

пасажырскай на таварную станцыю паражыковым саставу.

Па прапавене саставіцеля-стыханаўца ст. Менск-пасажырска тав. Прановіца вопыт работы па-огнёўска быў паўтараваў 15 і 16 студзеня. Рэзультаты работы аддзялення за 15 студзеня ачужаюць яшчэ лепшым, чым за першыя суткі—11 студзеня. Астатак пад выгучкай склаў 18 вагонаў, тавы як у паліграфічна лі астатак даходзіў да 120 вагонаў. Заданне па абароту вагонаў ўпершыню за апошні 6 месяцаў выканана на 100 проц. Работы парк вагонаў быў за гэтыя суткі ніжэй нормы на 212 вагонаў.

Ст. Менск-747 км. (пачальны тав. Шылаў) працавала ў гэтыя суткі лепш за ўсе станцыі. Яна забяспечыла выгучку 256 вагонаў. Комплексная брыгада ў саставе дзюжучынага на пучы тав. Райко, саставіцеля тав. Валахановіч, манеўровы машыніста тав. Растаргуева забеспячыла выкананне пана пагучкі на 144 проц., злучау паражыка—на 100 проц.

Комплексная брыгада ст. Менск-таварная (саставіцель тав. Калоша, спетчык тав. Сінько і манеўровы машыніст тав. Зяячкоўскі) норму па фарміраванню паязду выканала на 140 проц. Дзюжучы на станцыі тав. Шычко, дзюжучы дыспетчар тав. Мароз узорна арганізаваў сваю работу. За іх змону ўсе паязды адпраўлены па раскладу. План здачы паражыка выканан на 113 проц., план пагучкі — на 184 проц. выгучкі — на 100 проц.

Машыністы-стыханаўцы пад'ёмныя крапаў на механізаваанай пагучцы кантэйнераў тт. Нейхвін, Барсук і Макоўчук пры норме 2 гадзіны разгружалі вартушку за 50 мінут. Брыгады грузчыкаў ст. Менск-пасажырска тт. Войтава 1. Грыкевіча выконвалі норму за гэтыя суткі на 235—300 проц. Добра ўсёра работы пававалі камандзіры і стыханаўцы станцыі Смалявічы і Барышоў — тт. Прашко, Куляш, Бортык, Гаўскі і інш.

Назальнік Заходняй чыгуны, депутат Вярхоўнага Савета РСФСР тав. Кавалёў алорыў прадугледзены ініцыятыўныя работнікі Менскага аддзялення, аб'явіў павышшы лепшым камандзірам і стыханаўцам, які на аснове сацыялістычнага спаборніцтва дабіліся вялікіх поспехаў, даказалі, што вялікія труднасці змы не могуць парушыць нармальнай работы транспарта.

ІВ. КОРАБАУ.



Намеснік палітрука Н-скай часці тав. Чыраў праводзіць палітычныя заняткі з групай чырвонаармейцаў. На здымку (справа па лесе) тав. Чыраў, байцы тт. Цалена, Вара, Амерыашвілі, Яноўскі, Целевю і Куршышын. Фото П. Вальда і В. Другла.

У ПАЛОНЕ САМАЦЁКУ

УВАРАВІЧЫ. Перадзеныя калгасы раёна, як сельгасарцель імені Будзёнага, «Чырвоны шлях», «1 мая», ўзорна рыхтуюцца да веснавай саўбы. Яны поўнаспо засыпалі насенныя фонды, ачышцілі насенне на трыерах і добра захоўваюць яго, заканчваюць рамонт сельгасарцельскага інвентару, вывозяць у поле гной, торф. Адзіны толькі калгас «Чырвоны шлях» заўбэ сабе з станцыі 50 тон мінеральных угнаенняў.

Аднак такоа становішча не ва ўсіх калгасах раёна. Яшчэ ў снежні мінулага года Уваравіцкі райком партыі канста-таваў, што ў раёне дрэнна справа з падрыхтоўкай да вясны. Тавы райком вынес вельміжурна пастанову, і на гэты момант сваю місію скончыла.

У калгасах раёна далёка не закончана засяпка насенных фондаў. Толькі адной насеннай яравой пшаніцы яшчэ не засыпана 895 цэнтнераў. Насення ві-кі ёсць 1.087 цэнтнераў, а яшчэ патрэба засыпаць 4.345 цэнтнераў. Асабліва дрэнна абстаціць справа з тэхнічнымі культурамі. План ачышцілі-насымае выканан на 80 проц. Некалькі многа каналей. Для падзеву ва-ношныя патрэбы 363 цэнтнеры насення, а засыпана толькі 70 цэнтнераў. У многіх калгасах ачужым не засыпана насенне дубіну, гароху, гарчыцы.

Калгас «Комунар» (старшыня тав. Боранаў), Глазавіцкага сельсавета, не засыпаў нават і паланіцы патрэбнай колькасці насеннага матэрыялу. Тут яшчэ не абмалочана збожжа з 80 гектараў. А тым часам складаная машына Будзінчанскага МТС ужо 4 месяцы стаціць і не працуе ў суседнім калгасе «Новае жыццё».

Аналагічнае становішча з маладой ачужыцельца ў калгасах «Чырвоны трулавік», «Комунар», «Чырвоны ўсход», «Дарнік пшяголі» і ў многіх іншых.

Для павышэння ўраджайнасці СНК СССР і ЦК ВКП(б) устанавілі, што селета ўсё плошча калгасных палёў павіна быць засяяна выключна высока-якасным сартавым насеннем. Але над-

выкананнем гэтай паставовы ў раёне не працуюць. Пакуль-што для калгасаў нехапае сартавога насення 1.720 цэнтнераў яравой пшаніцы, 370 цэнтнераў ячменю і 4400 цэнтнераў ауса.

Унутрыкаласны сартаабмен у раёне ачужым не арганізаван. План абмену пшаніцы выканан на 27 проц., ауса — на 25 проц.

Сартавога насення нехапае яшчэ і таму, што ў асобных калгасах дагучана яўна школьніцкая работа. Так, у калгасе «Чырвоны Ліпкі» з вельмі старшынкі калгаса Глазавічова і аграрнома Комунараўскага МТС Рабеняга снапы сартавога ячменю змяшталі з мясцовым ячменем і абмалачцілі. За гэта змяшчэння ніхто не пабэ адказа-насці.

У калгасе «Вольная праца» (старшыня тав. Каброўскі), Гусьвіцкага сельсавета, дашлі да таго, што 247 цэнтнераў сартавой пшаніцы размеркавалі на прадальні калгаснікаў. У рэзультате гэтага калгас «Вольная праца» праваліў абмен пшаніцы чатыром суседнім калгасам.

Засыпанае насенне ў большасці калгасаў не ачышчана. Напрыклад, у тым-жа калгасе «Вольная праца» на трыера ачышчана толькі палавіна пшаніцы, 1/3 ячменю, а 350 цэнтнераў ауса ачужым не пачыналі ачышчаць.

У калгасе «Чырвоны ўсход» таксама не прыстудалі да ачышці насення. Старшыня-ж калгаса «Чырвоны Ліпкі» Глазавіч нават не паклапаціўся адрамантаваць вернеачышчальныя машыны. Падобных прыкладаў можна прывесці многа.

За прэчную падрыхтоўку да пасунай кампаніі ячужы алканасць раёны камітэт партыі (секратар тав. Кілі-бін), РВК (старшыня тав. Караткевіч) і райза (вадачч тав. Абрамаў). Рай-земадзел дагучуць не дагучу часу, каб паслаць калгасам план вывазкі ў поле оною. Райза і спецыялісты сельскай гаспадаркі не арганізавалі аграр-тэхнічную вучобу калгаснікаў.

Г. СЯРГЕННА.

ГОРАЧА СУСТРЭЛІ ПАСТАНОВЫ ПАРТЫІ І ўРАДА

16 студзеня рабочыя, трактарысты, спецыялісты і служачыя намай Лагойскай МТС абмеркавалі пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб парадку на-лічэння натуральнага за работы МТС па аэрыявым культурах». «Аб рабоце машына-трактарных станцыяў» і тыва-вы лагавор МТС з калгасам. Калектыў МТС гарача сустрэў і алорыў рапані-ці партыі і ўрада.

Пасля затыкці пастановы трактарыст Сямён Галавачкі завіў: — Партыя і ўрад няспынна клопа-ніцца аб нас. На гэтыя клопаты мы алкажам яшчэ лепшай работай. У міну-лым годзе я даў эканоміі 500 кілагра-маў гаручага. Селета эканомлю яшчэ больш гаручага.

— Мы будзем сёлет рамантаваць трак-тары і прапаваш, — гаворыць слесар тав. Багдановіч, — каб атрымаць пра-

мі ў размеры двухмесячнага варотку. Трактарная брыгада № 10 у 1938 годзе свай вытворчы план работ выкана-ла на 120 проц. Брыгадаў гэтай бры-гады тав. Тарлоўскі абавязваў селета выканваць план работ на 150 проц.

Выступалішы аграрномы С. Крынічкі і М. Гарэльчык запэўнілі прысутных, што яны адпраўляюць абавязкі, ускла-дзеныя на аграрномаў. Яны, як спе-цыялісты, зробяць усё, каб забяспечыць атрыманне высокіх ўраджаў у калгасах.

Калектыў МТС абавязваў ачужы-ць паставовы партыі і ўрада, дэтэр-мінава закончыць рамонт трактараў, падрыхтавацца да веснавых работ та, каб поўнаспо выканаць дагаворы, якія будуць заключаны МТС з калгасам.

В. ЦАЦІ,
дырэктар Лагойскай МТС.

ЛЮДЗІ ФАБРЫКІ імені КІМ

Снежная зімовая раніца. На Заходняй Давіне серабраныя першы тоны лёд. Наўкруг уздымаюцца высокія, светлыя харчусы. Чутывэ званы дзювоцы голас:

«Высокія горы сдвигает Советский, простой человек».

Гэта ідуць на работу дзювачы ві-дэскай фабрыкі імені КІМ. Фабрыка гэта — уваабленне моладзці, вядо-раўна, вясёлаці. І ў старых тут гаралі па-маладому вочы і хутка прапуюць спрытныя ступы. Старая работніца фабрыкі Гіся Янкеўна Славіна не адвасте ад моладзі. Яна такая жыццерадавая, што ачужым забываец пра яе 52 год. Тав. Славіна — стыханаўца фарбавач-нага пеха, штомесяц выконвае план на 110—120 процантаў. Яна жыве ў до-брым, светлым пакой валагата кому-нальнага дома.

— Глядзіце я, на нашых дзювачы і рад-дуюся, — гаворыць яна. — Вы ведаеце, чым была чужоціца да рэвалюцыі? Горкі дзювоцыя песні мы сыпалі ка-дзіс у дунных мастарынях гаспадароў. Жыццё наша было сумным, як і песні напшы. Ні волі, ні радасці! Прапавала я ад пшанца да пшанца ў чужойнай май-старні Маліна, а заробках быў—адзін рубель павысцель капок у месяц.

Стомленаю, галоднаю прыходзіла з работы. Хопы-бы адчыніць трохі! Але гэ-та тав. Таўстая і зносная жонка Малі-на прымучала мяне познім вечамам мывць падлогу, дагладзіць дзюваць яе. Так прапавала я з дзесяці год. Не бачыла дзюваціста. Не бачыла і юнатна...

Добра помніць тав. Славіна, як раён-на на месцы іпершыняга кветночага ра-бочага гаралда, не было ні высокіх мес-цаў, ні прыгожых дамоў. Гэтае мес-ца называлася Маркаўшчынай. Пустыр, бруд, дзе-ні-дзе маленькія хаткі — вост-

што ўдзіла сабой дзювоцішчына Маркаўшчына. Многія баяліся халдзіць сюды, бо ведалі, што гэтыя далёкае Украіна Вінебска — прытулак хуліга-наў, п'яніц, начных валацуг.

— Хіба можна пазнаць будылю Мар-каўшчыну? — усміхаюцца Гіся Янке-ўна. — Гляньце, як добра навакол! У якіх чыстых, добрых дамах жывуць нашы работніцы! Новыя, радасныя песні сылаем мы пяер.

На фабрыцы імені КІМ растуць і вы-хоўваюцца сотні і тысячы малых люд-зей.

У 1934 годзе, закончыўшы вучобу ў фабзавучы чужоціцаў, прышла на фаб-рыку маладая дзювачына Тая Падско-чава. Яна энэргічна ўзялася за работу. Хто пяер на фабрыцы не ведае ком-самолку Таю! Яшчэ ў 1935 годзе яна ўстанавіла ўсеагуны рэкорд па кет-лётцы чужоці. У пяер яна пры норме ў 45 дзювачкаў дае 91 дзювачка чужоці. Маладая стыханаўца з'яўляецца палі-агитатарам і прапагандастам кепельна-га пеха.

Фабрыка імені КІМ мае сваю квалі-фікаваную маладую тэхнічную інталі-генцыю. Любіць работніцы Аляксандру Фёдараву Хлыстову, якая заўдае лабараторыяй па выпрабаванню пражы.

Тав. Хлыстова ў 1935 годзе кончала Маскоўскі тэкстыльны інстытут, яна—інжынер тэкстыльнай прамысловасці, ч

АДКРЫЦЦЁ 104-й СЕСІІ СОВЕТА ЛІГІ НАЦЫЙ

ЛОНДАН, 16 студзеня. (ТАСС). Сёння рэспубліка адбылося закрыццё пасяджэння Сесіі Лігі нацыяў. Дэлегацыя СССР на гэтай сесіі Савецкага з'яднання паўднёвага СССР у Парыжы тав. Сурыц. Аляксандраў і інш. міністр замежных спраў Галіцкі сёння вечарам сустрэўся з прадстаўніком Кітая ў Лізе нацыяў Велінгтонам Ку.

У дэкларацыі прадстаўленам вярхоўным камісарам Лігі нацыяў у Данцігу Бурхардам, указваецца, што ўвядзенне «расавых законаў» у Данцігу з'яўляецца парушэннем данцігскай канстытуцыі, гарантыраванай Лігай нацыяў. Маркушоў, што гэта пытанне будзе перадавацца на разгляд камісіі юрыстаў.

ЖЭНЕВА, 17 студзеня. (ТАСС). Набылі важныя пытанні на сесіі Савецкага з'яднання іспанскае і кітайскае. Учора на адкрытым пасяджэнні Савецкага з'яднання даклад камісіі аб адключэнні добраахвотнікаў з рэспубліканскай арміі.

Пасля доклада члена Савецкага з'яднання ў Іспанію, аправажанага ўлада рэспубліканскай Іспаніі, а таксама работу ваеннай камісіі, паслаў Лігай нацыяў у Іспанію. Па гэтым пытанню выказаліся міністры замежных спраў: Францыі — Болэ і Англіі — Галіфакс. Прадстаўнік СССР т. Сурыц паломніў, што адключэнне добраахвотнікаў з'яўляецца іншыя ўлада рэспубліканскай Іспаніі. Гэта служыць лішнім доказам таго, што Іспанія верыць у сваю справу.

«Наўрад ці трэба напамінаць, — прадаўжаў т. Сурыц, — што сімпатыі народа майя краіны палкам на старае змагаюцца за незалежнасць сваёй радзімы іспанскага народа. Эвакуацыя замежных валанцёраў з рэспубліканскай арміі кладзе канец спробам аспрэчваць нацыянальна-рэспубліканскай арміі.



Радзіма сустрэла сваіх вясцунцаў дзеці, вярнуўшыся ў школы пасля вясковых канікулаў. На ўспрымку: вучанцы з класа гомельскай школы ім. Карла Маркса — Таняра, Алякс. Беба, Роза і Тана — вітаюць вясцунцаў М. П. Савінава. Фото В. Хойна (Фотакронка ВЕЛТА).

НАПЯРЭДАДНІ ЛЕНІНСКІХ ДЗЁН

МАЗЫР
У партыйным кабінете горада адбылася вялікая выстаўка, прысвечаная жыццю і дзейнасці В. І. Леніна. Такія ж выстаўкі арганізаваны партыйнымі кабінетамі ў Хойніках, Капачынах, Петрыкаве, Ельску. Партыйныя арганізацыі вобласці шырока прыцягваюць для правядзення гутарак і лекцый сярэд працоўных гарадскоў і сельскаў італіянцы.

У раёнах вобласці праведзены інструкцыйныя даклады для прапагандаістаў і агітатараў па тэму «15 год без Леніна пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна па ланіскаму шляху». У лапарому сельскім партыйным арганізацыям для правядзення агітатыйна-масавай работы ў вёску выздаюць кіруючыя раённыя работнікі.

ЖЛОБІН
Учора адбылася агітатыйна-прапагандаі дэмакратычная кампанія ў райкоме КП(б)Б быў арганізаваны інструкцыйны даклад для агітатараў і прапагандаістаў. 45 таварышч выязджалі ў сельскаў райна. На жлобінскіх калгасных сходах і на пленумах сельскіх саветаў яны выступілі з дакладамі аб жыцці і дзейнасці В. І. Леніна, арганізаваны фотавыстаўкі на матэрыялах музея Леніна. У вёсках вобласці, каб паслухаць творы паэта Маякоўскага аб Леніне, песні ўраўніў СССР аб вялікім правядуры, урны і запавесці А. Талстога «Хлеб».

У 20 студзеня ў клубе часці будзе праведзены вечар, прысвечаны памяці В. І. Леніна з дакладам на тэму: «15 год без Леніна над кіраўніцтвам таварыша Сталіна па ланіскаму шляху». Увечерні мастацкай самадзейнасці выступіць з дэмакратычным вершам Маякоўскага, Бэзыменскага і іншых пісьменнікаў аб В. І. Леніне. Чырвоная армія хор выканае любімую песню В. І. Леніна «Замучэн тяжелой нолей».

КІРАЎСК
У раёне разгарнулася падрыхтоўка да ланіскаў дзён. У райпарткабінете праведзены семінар для дакладчыкаў на тэму: «15 год без Леніна над кіраўніцтвам таварыша Сталіна па ланіскаму шляху». РК КП(б)Б вылучыла 16 таварышч у раённыя партыйныя групы.

У Н-скай часці шырока разгарнулася падрыхтоўка да 15-й гадавіны з дня смерці гена чалавечай вялікага правядура працоўных В. І. Леніна. У вёсках параздзяленчых часці ў ланіскаў кутках правядзены гутаркі аб жыцці і рэвалюцыйнай дзейнасці В. І. Леніна, арганізаваны фотавыстаўкі на матэрыялах музея Леніна. У вёсках вобласці, каб паслухаць творы паэта Маякоўскага аб Леніне, песні ўраўніў СССР аб вялікім правядуры, урны і запавесці А. Талстога «Хлеб».

У 19 студзеня, у 7 гадзін вечара, у вялікай зале Дома партактыва адбылася нарада дырэктараў прадпрыемстваў, кіраўнікоў устаноў і навуковых устаноў, скартараў партомаў, партгоргаў, старшын ЦК і ЦП профсаюзаў, старшын фабзавучаў і на пытанні аб ходзе рэалізацыі паставы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦПС ад 28 снежня 1938 г.

У 20 студзеня, у 7 гадзін вечара, у вялікай зале Дома партактыва адбылася нарада партактыва (пакрой № 18) аб'яднаў кансультацыя на тэму: «15 год без Леніна па ланіскаму шляху пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна».

ВЫПАДАК У ПАГРАНІЧНАЙ ВЭСЦЫ

Расказ калгасніка-ордэнаносца

— Быў вясняны дзень, — расказвае Арыём Міхайлавіч Паллэўка. — Пачынаў тады снег. Працаваў я тады калгасным кавалём. У нашым пагранічным калгасе ім. Варашылава рыхтаваліся да сляўбы і работы, вразумела, было многа. Я ваканчаў рамантаваць алошні плуг. Выглянуў неак на халінку з кузі і раптам заўважыў: алаўку ад граніцы ў глыб нашай краіны маленькімі крокамі, аспарожна, з аглядак прасоўвацца чалавек. Я крыху угледзіўся. Не наш гэта, незнаёмы...

— Малаячына, тав. Паллэўка, — гаварылі мне пагранічнікі. Пасля высніскас, што незнаёмы — буйны шпінн адной з замесных дварожаў.

Чакаць доўга нельга было. Каб чалавек не заўважыў, я хутка прабраўся да алошніка на вёску будніка. Чалавек прадаўжаў аспарожна набліжацца да вёскі. Чакаю. І вось прадоўжыў я неснавіцца ўперад, а потым скамандаваў:

— Стой, руці ўверх!
Для незнаёмага гэта было так нечакана, што ён абяцэжана прыпыніўся, падняў руці ўверх і толькі злымі вачамі паглядзеў на мяне.

... Арыём Міхайлавіч Паллэўка — гаварыць патрыёт сацыялістычнай радзімы, пільны вартвае граніцы СССР. За храбрасць і адвагу, за праўдлівае пільнасці ён узнагароджан уладам СССР ганаровай граматай і ордэнам «Знак Почета». Неўзабаве Арыём Міхайлавіч Паллэўка быў вылучан старшынёй калгаса ім. Варашылава, Пешчаніцкага раёна. Ён выхоўвае калгаснікаў свайго калгаса ў духу адданасці савецкай дзяржаве, у духу нявісці да ўсіх і ўсякіх ворагаў нашай сацыялістычнай радзімы.

Арыём Міхайлавіч вырашыў палкі патрыётаў сацыялістычнай радзімы. Сярод іх калгаснікі тт. Паўлюскі Шылаў і Стралкоў Антон, якія вартвалі ў мінулым годзе двух парашальнікаў, граніцы.

Павыў я яго на заставу і здаў у руці пагранічнікам.

В. БЕЛЕНЬКІ.

На радзіму таварыша Сталіна

Учора на экскурсію на радзіму таварыша Сталіна ў Горы выехала 15 лепшых трактарыстаў, конхоў і сельскагаспадарчых работч гарадскіх саўгасаў БССР. Сярод экскурсантаў — трактарыст лугтаса «Восрыч», Васілевічага раёна, А. П. Жорэла; трактарыст саўгаса «Рэчыца» І. М. Фралоў; трактарыст саўгаса «Вароніа» (Выхавіцкі раён) П. Х. Ждан; токар-отыханавец саўгаса «Ломына» (Менскі раён) Г. Кузь; отыханавец саўгаса «Забалоце» (Аршанскі раён) А. А. Каржанейка і інш.

На радзіме таварыша Сталіна экскурсантаў будзе 10 дзён.

ПАМЁР АКАДЭМІК В. А. ШЧУКО

17 студзеня ў Маскве памёр на 61-м годзе жыцця вядомы савецкі архітэктар акадэмік В. А. Шчуко.

ка бібліятэкі імені В. І. Леніна ў Маскве і рад іншых. З 1931 года В. А. Шчуко сумесна з архітэктарамі Юфанам і Гельфрэйхам з захваленнем барна за праектаванне найвялікага абудавання нашай эпохі — Палаца савецкаў. Гэтай работай ён быў заняў да алошні дзён свайго жыцця.

На працягу свайго вялікага працоўнага жыцця В. А. Шчуко стварыў выдатныя творы савецкага зодства. У 1924 годзе ён стварэе праект помніка В. І. Леніну, пабудаванага на плошчы ля Фінляндскага вайсала ў Ленінградзе ў 1927 годзе працуе на будаўніцтве першай буйнай гідраэлектрастанцыі — Волхавскаў. Да буйных прац В. А. Шчуко адносіцца таксама праект Рэчыцкага тэатра, новага будынка бібліятэкі імені В. І. Леніна ў Маскве і рад іншых. З 1931 года В. А. Шчуко сумесна з архітэктарамі Юфанам і Гельфрэйхам з захваленнем барна за праектаванне найвялікага абудавання нашай эпохі — Палаца савецкаў. Гэтай работай ён быў заняў да алошні дзён свайго жыцця.

Створана камісія па пахаванні і ўвечаванню памяці В. А. Шчуко. Трыма з цэлым памершлага ўстаноўлена ў вялікай маскоўскай Дома архітэктараў. Пахаванне адбудзецца 19 студзеня.

СОТЫ СПЕКТАКЛЬ

У Менску зараз вядоўцца Маскоўскі профсаюзны тэатр лясной прамысловасці, пад кіраўніцтвам заслужанага артыста рэспублікі, ордэнаносца М. М. Яншына. Учора ў клубе моталістаў адбылася сотая паставоўка тэатрам п'есы «Крестовыне» (па Лескоў). Артысты Тургенеў, Курэпін, Велю, Сабельніцава і Луконія выступалі ў галоўных ролях соты раз.

ДЗЕННІК

У 19 студзеня, у 7 гадзін вечара, у клубе работнікаў дзяржаўнага (рог вуліцы Комуністычнай і Зялёнаў) для самастойна вивучаючых гісторыю партыі аб'яднаў лекцыя «Рэформа 1861 года».

АД РЭДАКЦЫІ

У артыкуле «У атмасферы ўзаемагата паўранан», змешчаным у «Звяздзе» 11 студзеня 1938 года, абвінавачваўся ў сувязі з ворагамі народа былы скартёр Бярэзінскага райкома КП(б)В т. Соцінаў. Далейшым расследаваннем абвінавачаны, праўдліва т. Соцінаў, не пацвердзіўся. Гэтым рэдакцыя выпраўляе сваю памылку.

ВІЛЕТЫ

Вілеты ў Варашылаўскім райкоме КП(б)В.
У 19 студзеня, у 7 гадзін вечара, у Доме партактыва (пакрой № 18) аб'яднаў кансультацыя на тэму: «15 год без Леніна па ланіскаму шляху пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна».

ГАЛОЎАПТЭКАЎПРАЎЛЕННЕ

ПРЫЕМ на курсы будзе право дзіцца ПА КАМАНДЫРОўКАХ АВДАСНІХ АДЛІЖЛЕНІЯХ. ЗАЯВЫ НАДАВАЎ абласным влдзілпамі і Галоўаптэкаўпраўленню на адрасе: МЕНСК, вуль ГОРКАТА, 1.
Таксама павелідавацца, што для фармацэўтаў, жадаючых здаць экстерн на званне ПРАВАРА, будучы арганізаваны ў Менску ў САКАВІКУ МЕСЯЦЫ 4-МЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ. СА ЗДАЧАЙ ДЗЯРЖАўНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ У ЧЭВРНЫ МЕСЯЦЫ 1939 г.

ДА ўВАГІ КАЛГАСАЎ!

НЕ ЗАБУДЗЬЦЕ ўключыць плацны на дабравольнаму звышакладному страхаванню сваёй маёмасці ў прыходна-расходныя каштарысы на 1939 год.
ПА ДАБРАВОЛЬНАМУ звышакладному страхаванню можна СТРАХАВАЎЦЬ пасевы сельскагаспадарчых культур, урадны сад, ягдніцаў, будыны, інвентар, транспартныя сродкі, абсталяванне, буйную рагатую жывёлу, коней, свіней і авечкі — ДА ПОУНАГА КОШТУ.
ДЛЯ ТАГО, КАБ ГАРАНТЫРАВАЎЦЬ ПОУНАЕ ПАРЫТЭЦЕ СТРАТ У СВАЁЙ МАЁМАСЦІ ПРЫ СТЫХІЙНЫХ БЕДСТВАХ І ПАДЗІЯЖУ ЖЫВЕЛІ, ножнаму КАЛГАСУ НЕАБХОДНА ПЛАНАВА ПРАДУГЛЕДЗЬЦЕ НАЙБОЛЬШ ПОУНАЕ ЗАСТРАХАВАННЕ СВАЁЙ МАЁМАСЦІ ў 1939 годзе, уключыўшы ў КАШТАРЫС ПАТРЭБНУЮ СУМУ СТРАХАВЫХ ПЛАЦАЖОЎ ПА ДАБРАВОЛЬНАМУ СТРАХАВАННЮ.

ЗА ДАВЭДКАМІ І ПАЦАМОГАМ У РАЗЛІКАХ ЗВАРАЧАЙЦЕСЯ ў СТРАХАВЫЯ ІНСПЕКЦЫІ РАЙФА.
УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА БССР

На фронтах у Іспаніі

УСХОДНІ ФРОНТ

16 студзеня на ўсходнім фронце інтэрвенты прадаўжалі ўзможныя наці на рэспубліканскай пазіцыі. Жор ствіа баі адываюцца ў сектары Сьерра і Санта Калома дэ Коральт (на паўночны ўсход ад Монтбланча).

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

На астрамудурскім участку рэспубліканскія войскі ў ноч на 16 студзеня, прадаўжаючы наступленне, занялі горны праход Пуэрто Калабар, на захад ад Монтбуріо дэ ла Серона.

ПАЎДНЕВЫ ФРОНТ

На андалуэскім участку ў сектары Гранада рэспубліканскія войскі, развішы паспяховае наступленне, прававі Фронт мясечнікаў. Рэспубліканцамі заняты тут сярэд іншых важных стратэгічных пунктаў вёска Тосар (у 26 км. на паўночны захад ад Гранады) і вышыня 919. Рэспубліканцы захавалі многа палонных і зброі.

Заява Іспанскага пасольства ў Лондане

ЛОНДАН, 17 студзеня. (ТАСС). Іспанскае пасольства ў Лондане алубіла наступную заяву: «Даставерныя весті, атрыманыя іспанскім пасольствам у Лондане, дазваляюць лічыць раз ваявіць, што глыбока памылкова тая, якія мяркуюць, што барьба Іспанскага народа супроць фашысцкіх інтэрвентаў набліжаецца да канца. Сучаснае наступленне ворага не паменшыла і не паслабіла актыўнасці і боездольнасці рэспубліканскай арміі. Іспанскі ўрад пвёрда заяўляе, што захічняя перамога Італа-германскіх інтэрвентаў, якія імкнучыся разграміць рэспубліканскую Іспанію, не можа аламіць сілу і волю народа Іспаніі: прадаўжаць героічную барьбу да тых пор, пакуль ён не вызваліць сваю тэрыторыю ад поўначы фашысцкіх інтэрвентаў. Іспанская рэспубліка перажывала больш крытычныя моманты, чым гэта, напрыклад, у лістападзе 1936 года і ў лютым 1938 года. Увесь свет у хуткім часе стане свецкай ажыццяўлення вольнай Іспанскага народа на поўную перамогу над ворагам».

Працоўныя Францыі патрабуюць адкрыцця франка-іспанскай граніцы

ПАРЫЖ, 17 студзеня. (ТАСС). Уважнае іх у найшырайшых слаў французскага народа за адкрыцця франка-іспанскай граніцы і за дапамогу рэспубліканскай Іспаніі. Патрабуючы неадкладна адкрыць франка-іспанскую граніцу высювае орган Усеагульнай канфедэрацыі працы гавы «Пепль», адлюстроўваючы думку мільянаў працоўных Францыі, аб'яднаў французскіх профсаюзаў. «Юмаз» публікуе зварот французскай камуністычнай партыі, у якім ука-

завацца, што італьянскія войскі, у вялікай колькасці свебжонныя танкамі, гарматамі, кулямётамі, італьянскімі і германскімі самалётамі, вядуць наступленне ў напрамку граніцы Францыі з тым, каб яе ажурныць. Зварот патрабуе адкрыцця французскай граніцы з рэспубліканскай Іспаніяй і прадастаўлення ёй дапамогі зброяй і харчам, каб прадухіліць небяспеку, патрабуючы незалежнасці і самаму жыццю французскага народа.

Патрэбны кватэры

ДЛЯ КУРГАТАЎ да 6 месяцаў. З прапановай апартамент на адрасе: Свєрдлоўская, 61, паміжкітанне 20-й сярэдняй школы, вучэбна-курсывы наёмнаг Веліааромасова, штодзеньна ў 16 да 22 гадзін.

Адміністрацыя мясцовай калектыву

Адміністрацыя мясцовай калектыву раённага Менскага абласнага аддзялення ўвядзена, спачуваючы супрацоўніцы абласнага саюза тав. ТАШЫС Л. Л. на поўду націпага та гора — смерці ВАЦЫКІ.

ДЗЯРЖАўНАЯ ФІЛАРМОНІЯ ВООР (паміжкітанне клубе імені Сталіна)
18 студзеня
КАНЦЭРТ
ВЕТХОВЕН
ДЗЕВЯТАЯ СІМФОНІЯ
Абаемонт № 22.
Уступнае слова — дагоч Веліааромасова А. В. КАРПОВІЧ.
Пачатак у 8 г. веч. Вілеты ў часе клубе а 12-2 і а 5-8 г. веч.

ДА АДКРЫЦЦЯ ВЯЛІКАЯ БЕЛА РУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА ТЭАТРА ОПЕРЫ І БАЛЕТА.
(Плошча Парыжкоўкай Комуны)
РЭПЕРТУАР
ОПЕРЫ
Цыцопі — МІХАСЬ ПАДГОРНЫ
Вагатыроў — ДРЫГВА
Дзяржынскі — ЦХІ ДОН
Даргаміжскі — РУСАЛКА
Рынксі-Корсану — ПАРСКАЯ
ВІЯВІСТА
ПРЫМАЮЦЦА ЗАЯЎКІ НА АБАЕМОНТЫ І КАЛЕКТЫўНЫЯ ПАХОДЫ. ДАВЭДКІ — ПА ТЭЛЕФОНУ № 24-865.

МЕНГОРСОВЕТ
20 студзеня, у 7 г. вечара, ў паміжкітанне клубе імені Сталіна (рог Інтэрнацыянальнай і Комсомольскай)
склікае АГУЛЬНАГАРАДСКУЮ НАРАДУ
КАМСІЯ САДЗЕЖНАСЦІ ДЗЯРЖАўНАЎКІ І АПЧІНАІАЯ СПРАВЕ І ФІНАКТАВА ПРАДПРЫЕМСТВАЎ І УСТАНОЎ гор. Менска ПАЦЫТАННО
ПРАДПРЫЕМЦЫ І ПРАВІДНЕННЯ ДАКЛАДАЎ-САМА-СПРАВАЗДАЧ АПЧІНАІАХ КАС І СПРАВАЗДАЧ КАМСОДАЎ.
Зыка абавязкова і без спавянення.
МЕНГОРСОВЕТ.

САРТАВОВА НАСЕННЕ
ГАРОДНІНЫХ КУЛЬТУР, КАРМАВЫХ ГОРАНЬПЛОДАЎ І КВЕТАК
К вясне 1939 г. ПРАДЮЮЦЬ
ПРАЗ СВАЮ РОЗНІЧНУЮ СЕТКУ МЕНСКАЯ, ВІСЕСКАЯ, МАГІЛСКАЯ, ГОМЕЛЬСКАЯ І ПАЛКОўКАЯ абласныя канторы
„СОРТСЕМОВОЦЬ“
АДКРЫТЫ МАГАЗЫНЫ ў г. МЕНСКУ, СВЕРДЛОўСКАЯ, 34/40, у г. ВІСЕСКАЎ, ШАСЭВІАЯ, 26/27.
У СТУДЗЕНІ ВУДУЦЬ АДКРЫТЫ ДАРКІ ў АСТАТНІХ АБЛАСНЫХ ЦЭНТРАХ І ГАРАДАХ.
У ЛЮТЫМ ВУДУЦЬ АДКРЫТЫ ДАРКІ ВА ўсіх АСТАТНІХ РАЁНАХ РЭСПУБЛІКІ, а таксама НА ўсіх РАЙНАХ МЕНСКА, ВІСЕСКА, МАГІЛСКА І ГОМІЯ.
АБЛАСНЫЯ КАНОРТЫ ПРЫСТУПІЛІ ДА ПРЫЕМУ ЗАЯВАК
АД КАЛГАСАЎ, СОУГАСАЎ І ІНШЫХ ГАСПАДАРАК НА ВЫСЫЛКУ НАСЕННЯ СА СКАЛАДАЎ.
Насенне па заяўках будзе адпраўляцца паттоўным пасылкам пасля атрыманні грошай — кошту насення, тары і перасылкі.
АДРАСЫ:
Менская абласная кантора «Сортсемовоць» — Менск, Комуністычная, 20.
Вісеская абласная кантора «Сортсемовоць» — г. Орша, дом раб. вышанкома, пакрой 23.
Магілскай абласная кантора «Сортсемовоць» — г. Барысаў, Соцыялістычная, 83.
Гомельская абласная кантора «Сортсемовоць» — м. Перахоўка, Со-
вєтская, 15.
Пелеская абласная кантора «Сортсемовоць» — м. Хойнікі.

Дзяржаўны драматычны тэатр
18 студзеня
ВЕЗ ВІНЫ ВІНАВАТЫ
Абаемонт № 67.
Пачатак у 7 г. 30 м. веч.

Дзяржаўны аўрэлія тэатр БССР
18 студзеня
СІМЯ ОВАНІС
Абаемонт № 23.
Пачатак у 8 г. веч.

Кінатэатр «Чырвоныя ворагі»
ЧЭСЦЬ
Кінатэатр «РОДІНА»
ЮНЫЯ
КОМУНАРЫ
Кінатэатр Інтэрнацыяналь
БАКІНЦЫ
Кінатэатр «Спартак»
ДЗЕКАВРЫСТЫ
Дзіцячы кінатэатр
БАНГЕЗУР
Кічо «Навын дия»
1. Пераможная публіцыя.
2. Журнал Маскоўскай студыі кіно-артыстаў № 60.
3. Журнал Маскоўскай студыі кіно-артыстаў № 1—1939 г.
4. Людзі ў масках.

АДКРЫТЫ МАГАЗЫНЫ ў г. МЕНСКУ, СВЕРДЛОўСКАЯ, 34/40, у г. ВІСЕСКАЎ, ШАСЭВІАЯ, 26/27.
У СТУДЗЕНІ ВУДУЦЬ АДКРЫТЫ ДАРКІ ў АСТАТНІХ АБЛАСНЫХ ЦЭНТРАХ І ГАРАДАХ.
У ЛЮТЫМ ВУДУЦЬ АДКРЫТЫ ДАРКІ ВА ўсіх АСТАТНІХ РАЁНАХ РЭСПУБЛІКІ, а таксама НА ўсіх РАЙНАХ МЕНСКА, ВІСЕСКА, МАГІЛСКА І ГОМІЯ.
АБЛАСНЫЯ КАНОРТЫ ПРЫСТУПІЛІ ДА ПРЫЕМУ ЗАЯВАК
АД КАЛГАСАЎ, СОУГАСАЎ І ІНШЫХ ГАСПАДАРАК НА ВЫСЫЛКУ НАСЕННЯ СА СКАЛАДАЎ.
Насенне па заяўках будзе адпраўляцца паттоўным пасылкам пасля атрыманні грошай — кошту насення, тары і перасылкі.
АДРАСЫ:
Менская абласная кантора «Сортсемовоць» — Менск, Комуністычная, 20.
Вісеская абласная кантора «Сортсемовоць» — г. Орша, дом раб. вышанкома, пакрой 23.
Магілскай абласная кантора «Сортсемовоць» — г. Барысаў, Соцыялістычная, 83.
Гомельская абласная кантора «Сортсемовоць» — м. Перахоўка, Со-
вєтская, 15.
Пелеская абласная кантора «Сортсемовоць» — м. Хойнікі.

ГАЛОЎАПТЭКАЎПРАЎЛЕННЕ
ДАВОДЗЦЬ ДА ВЕДАМА ФАРМАЦЭУТА,
што ў лютым месцы ў Менску
адірываюцца курсы ўдасканалення фармацэўтаў
ПРЫЕМ на курсы будзе право дзіцца ПА КАМАНДЫРОўКАХ АВДАСНІХ АДЛІЖЛЕНІЯХ. ЗАЯВЫ НАДАВАЎ абласным влдзілпамі і Галоўаптэкаўпраўленню на адрасе: МЕНСК, вуль ГОРКАТА, 1.
Таксама павелідавацца, што для фармацэўтаў, жадаючых здаць экстерн на званне ПРАВАРА, будучы арганізаваны ў Менску ў САКАВІКУ МЕСЯЦЫ 4-МЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ. СА ЗДАЧАЙ ДЗЯРЖАўНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ У ЧЭВРНЫ МЕСЯЦЫ 1939 г.